

А. Р. Гуляева, С. А. Прастакова, С. М. Кабачэуская

МУЗЫКА

4
клас



А. Р. Гуляева, С. А. Прастакова, С. М. Кабачэўская

МУЗЫКА

Вучэбны дапаможнік для 4 класа
ўстаноў агульной сярэдняй адукцыі
з беларускай мовай навучання

Для работы ў класе

*Дапушчана Міністэрствам адукцыі
Рэспублікі Беларусь*

Мінск
«Пачатковая школа»
2018

Правообладатель Пачатковая школа

УДК 78(075.2=161.3)

ББК 85.31я71

Г94

Рэцэнзенты:

аддзел музычнага мастацтва і этнамузыкалогіі дзяржаўнай навуковай установы
«Цэнтр даследавання беларускай культуры, мовы і літаратуры

Нацыянальной акадэміі навук Беларусі»

(доктар мастацтвазнаўства, дацэнт, загадчык аддзела *H. A. Ючанка*);

намеснік дырэктара па выхаваўчай работе, настаўнік музыкі вышэйшай катэгорыі
дзяржаўнай установы адукацыі «Гімназія № 4 г. Мінска»

I. В. Дамашэвіч

Г94 Гуляева, А. Р.

Музыка : вучэб. дапам. для 4-га кл. устаноў агул. сярэд. адука-
цыі з беларус. мовай навучання : для работы ў кл. / А. Р. Гуляева,
С. А. Прастакова, С. М. Кабачэўская. — Мінск : Пачатковая школа,
2018. — 168 с. : іл.

ISBN 978-985-565-467-5.

УДК 78(075.2=161.3)

ББК 85.31я71

ISBN 978-985-565-467-5

© Гуляева А. Р., Прастакова С. А.,
Кабачэўская С. М., 2018

© Афармленне. Рэспубліканская ўнітарная
прадпрыемства «Выдавецтва “Пачатковая
школа”», 2018

Правообладатель Пачатковая школа

ДАРАГІЯ СЯБРЫ!

Музыка — вечны спадарожнік чалавека. Яна суправаджае яго на працягу ўсяго жыцця, адлюстроўвае навакольны свет і стан чалавечай душы.

Багатая і разнастайная музычная культура нашай Радзімы — Беларусі.

У гэтым годзе вы далучыцесь да сапраўдных скарбаў беларускай народнай песні, якая адлюстроўвае жыццё і пачуцці людзей, што жывуць на нашай зямлі. Праз беларускую песню мы можам даведацца пра харектар і душу нашага народа.

Значную ролю адыгрывае музыка ў народных абрадах і святах. На працягу года вы станецце ўдзельнікамі зімовых, вясновых, летніх свят беларускага народа, пазнаёміцесь з песнямі, якія суправаджалі восенњскія работы.

Пра музыку і музыкантаў распавяддаюць беларускія народныя казкі. На ўроках вы адчуце гучанне музыкі ў казках, паслушаеце творы сучасных беларускіх кампозітараў, напісаныя паводле казачных сюжэтав.

Гучыць музыка і ў народных гульнях. Вы дакраняцесь да таямнічага свету беларускіх народных гульняў і набудзеце карысныя жыццёвыя вопыт удзелу ў іх.

Неад'емная частка беларускай музычнай культуры — народныя інструменты. Вы даведаецеся пра гісторыю іх уznікнення, асаблівасці бытавання ў цяперашні час.

Багатая і танцевальная культура беларускага народа. На ўроках вы пазнаёміцесь з беларускімі народнымі танцамі і ўзорамі гарадской танцевальной культуры.

У музычных творах часта паўстаюць велічныя постасі дзеячаў беларускай гісторыі і культуры, знаходзяць адлюстраванне падзеі мінулага часу. Вы пачуеце музыку, якая ў далёкія часы гучала ў палацах і сядзібах.

У гэтым годзе вас чакаюць незвычайнія музычныя падарожжы. Вы пазнаёміцеся з еўрапейскай, азіяцкай, афрыканскай і амерыканскай музычнай культурай.

На ўроках вы будзеце іграць на музычных інструментах, уважліва слухаць музыку і нават самастойна ствараць яе. Настаўнік дапаможа вам набыць адпаведныя веды і ўменні.

У добры шлях!

Умоўныя абазначэнні:



— паслушайце музычны твор;



— праспявайце песню альбо выканайце мелодыю на музычным інструменце;



— выразна прачытайце літаратурны твор;



— перадайце ўражанні ад музыкі сродкамі выяўленчага мастацтва;



— перадайце ўражанні ад музыкі выразнымі рухамі.



МУЗЫЧНАЯ КУЛЬТУРА БЕЛАРУСІ



МУЗЫКА – ЛЮСТЭРКА ЖЫЦЦЯ І ДУША НАРОДА

*О Беларусь, мая калыска,
жыццё мае, прытулак мой!
З гарачаю любоўю нізка
схіляюся перад табой...*

П. Глебка

Кожная краіна мае герб, сцяг і гімн. Іх павінен ведаць і паважаць кожны грамадзянін.



Слова «гімн» у перакладзе з грэчаскай мовы азначае «ўрачыстая песня, усхваленне ў вершах ці ў музыцы».

Музыку Дзяржаўнага гімна Рэспублікі Беларусь напісаў кампазітар Нестар Сакалоўскі, слова — паэты Міхась Клімковіч і Уладзімір Карызна. Аркестравую партытуру гімна склаў кампазітар Яўген Глебаў.

Існуе ўзор выканання гімна. Ён вызначае належны тэмп, сілу гуку і харктар выканання. Захоўваецца гэты ўзор у спецыяльным сховішчы.

Усе ўрачыстыя падзеі дзяржаўнай значнасці супрадавожаюцца выкананнем гімна. Дзяржаўны гімн заўсёды выконваюць і слухаюць стоячы.



Дзяржаўны гімн Рэспублікі Беларусь

Словы М. Клімковіча,
У. Карызны

Музыка Н. Сакалоўскага

Урачыста, велічна

mf

Мы, бе - ла - ру - сы — мір - ны - я лю - дзі,

сэр - цам а - дда - ны - я род - най зям - лі,

шчы-ра сяб - ру - ем, сі - лы гар - ту - ем

мы ў пра-ца - ві - тай, воль-най сям' - і.

Слаў - ся, зям - лі на-шай свет - ла - е і - мя,

слай-ся, на - ро - даў бра-тэр - скі са - юз!

На-ша лю - бі - ма - я ма - ці - Ра - дзі - ма,

1.
веч - на жы - ві і квіт - ней, Бе - ла - русь!



веч - на жы - ві і квіт - ней, Бе - ла - русь!

Для заканчэння

веч - на жы - ві і квіт - ней, Бе - ла - русь!

Мы, беларусы — мірныя людзі,
Сэрцам адданыя роднай зямлі,
Шчыра сябруем, сілы гартуем
Мы ў працевітай, вольнай сям'і.

Слаўся, зямлі нашай светлае імя,
Слаўся, народаў братэрскі саюз!
Наша любімая маці-Радзіма,
Вечна жыві і квітней, Беларусь!

Разам з братамі мужна вякамі
Мы барапілі родны парог,
У бітвах за волю, бітвах за долю
Свой здабывалі сцяг перамог!

Слаўся, зямлі нашай светлае імя,
Слаўся, народаў братэрскі саюз!
Наша любімая маці-Радзіма,
Вечна жыві і квітней, Беларусь!

Дружба народаў — сіла народаў —
Наш запаветны, сонечны шлях.
Горда ж узвіся ў ясныя высі,
Сцяг пераможны — радасці сцяг!

Слаўся, зямлі нашай светлае імя,
Слаўся, народаў братэрскі саюз!
Наша любімая маці-Радзіма,
Вечна жыві і квітней, Беларусь!

Заданне:

Выканайце Дзяржаўны гімн Рэспублікі Беларусь. Падчас выканання перадайце велічны, урачысты характар музыкі.



Добрай традыцыяй у нашай краіне стала правядзенне акцыі «Спяваем гімн разам», прысвечанай Дню Незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Падчас акцыі людзі ў розных кутках нашай краіны разам выконваюць Дзяржаўны гімн Рэспублікі Беларусь.



Уладзімір Уладзіміравіч Алоўнікаў (1919–1996)

Уладзімір Алоўнікаў — выдатны беларускі кампазітар, музыка якога вядома амаль кожнаму беларусу.

Шчырым пачуццём любві да сваёй краіны прасякнута песня Уладзіміра Алоўнікава «Радзіма мая дарагая» на слова Алеся Бачылы. Песня адразу палюбілася выканаўцам і слухачам. Для яе харектэрны няспешны рух мелодыі, размера-насць акампанементу.



Радзіма мая дарагая

Слова А. Бачылы

Павольна, пявучая

Музыка У. Алоўнікава

1. Ра-дзі- ма ма-я да-ра- га - я, ты

ў шча - сці жа - да - ным жы - ві! Я

сэр - цам та - бе пры-ся - га - ю у

шчы - рай сы - ноў-няй лю - бві.

Пытанні і заданні:

1. Паслушайце песню. Выберыце слова, якія адпавядаюць харектару музыкі: узнёслая, урачыстая, велічная, усхваляваная, гордая.
2. Вылучыце ў песні галоўную інтанацыю. Прасачыце за яе развіццём. Адлюструйце развіццё мелодыі пластычнымі рухамі рук.
3. Вызначце будову твора. Ці аднолькавы харектар запеву і прыпеву? Чаму кампазітар не прадугледзеў выкананне прыпеву ў апошнім куплеце? Як гэта звязана з галоўнай думкай песні?

Мелодыя гэтай песні стала пазыўнымі Беларускага радыё.



Пазыўныя Беларускага радыё

Пра Беларусь кажуць: «Тут зямля спывае». Нашы продкі лічылі, што без музыкі немагчыма жыць. Музыка дапамагала ім працеваць, знаходзіць выйсце са складаных жыццёвых сітуаций.



В. Барабанцаў. «Дзяўчына ў народным строі. Купалле»

Вобразы роднага краю і людзей, якія тут жывуць, ча-ста натхнялі кампазітараў, мастакоў і паэтаў. У сваіх тво-рах яны распавядалі аб просторах роднай зямлі, шчырасці і працавітасці беларускага народа, яго слайным мінульым і свет-лыем марах.



Мікалай Мікалаевіч Чуркін (1869–1964)

Мікалай Чуркін — выдатны беларускі кампазітар і фальклорыст. У яго творах адлюстраваны душа, харктар, гісторыя беларускага народа.

М. Чуркін унёс значны ўклад у збор, вывучэнне і апрацоўку беларускіх народных песень і танцаў. Напрыклад, сімфаніета «Беларускія карцінкі» ўключае 14 народных песен, якія кампазітар пачуў і запісаў ад народных выкананіц. У фінале гэтага твора вы пачуеце інтанацыі беларускай народнай песні «Пайшоў Ясь наш на лужок».



Пайшоў Ясь наш на лужок

Беларуская народная песня

Весела

Musical notation for the song 'Пайшоў Ясь наш на лужок'. The music is written in 2/4 time with a treble clef. The lyrics are placed below the notes. The first line of the melody starts with a quarter note followed by a eighth note. The lyrics are: Пай - шоў Ясь наш на лу - жок,. The second line continues with the same pattern: пай - шоў Ясь наш на лу - жок,



Сімфаніета «Беларускія карцінкі» (фінал)

Весела, бадзёра

Музыка М. Чуркіна

Пытанні і заданні:

1. Уважліва паслушайце твор. Якія карціны народнага жыцця адлюстраваў у ім кампазітар? Якія сродкі музычнай выразнасці ён выкарыстаў?



В. Жолтак. Нацюрморт «Святочны»

2. Параўнайце настрой, перададзены ў нацюрморце Валерыяны Жолтак, з настроем фіналу сімфаніеты Мікалая Чуркіна.
3. Якімі сродкамі для стварэння настрою скарысталіся ма-стачка і кампазітар?

Беларусы — шчыры і ветлівы народ. Згадайце слова, якімі можна павітацца, пажадаць чаго-небудзь. А ці ведаеце вы, што вітанні могуць быць і музычнымі?



Нацыянальны акадэмічны народны хор Рэспублікі Беларусь імя Г. Цітовіча

Нацыянальны акадэмічны народны хор Рэспублікі Беларусь быў заснаваны ў 1952 годзе. Сёння ён носіць імя Генадзя Іванавіча Цітовіча, знакамітага музыканта і фальклорыста. Славуты калектыв прадстаўляе Беларусь у розных краінах. Асноўнае месца ў яго рэпертуары займаюць беларускія народныя песні. У склад калектыву ўваходзяць таксама танцевальная і аркестравая групы.



Вітанне Нацыянальнага акадэмічнага народнага хору Рэспублікі Беларусь імя Г. Цітовіча

(на аснове вясельнай народнай песні «Частуйцеся, госьці!»)

Словы У. Карызны

Апрацоўка М. Сіраты

Умерана

Ad жы - тнё - вых ніў, рэк, ля - соў, а -
зёр, шчо - дрых я - сных зор
шле ві - та - нне вам бе - ла - ру - скі
хор, бе - ла - ру - скі хор.

Пытанні і заданні:

1. Паслухайце музычнае вітанне. Якія рысы характару, на вашу думку, уласцівы беларусам? Як музыка дапамагае перадаць гэтывяя рысы?
2. Выберыце прывітанне, якое вам найбольш падабаецца. Вымавіце яго выразна. Прасачыце за інтанацыяй.


3. Прыдумайце да прывітання сваю мелодыю. Запішыце яе ў сшытку. Праспявайце музычнае прывітанне, якое ў вас атрымалася.



НАРАДЖЭННЕ І ЖЫЦЦЁ БЕЛАРУСКАЙ ПЕСНІ

*Песня, як і хлеб наш надзённы, —
неразменнае багацце.*

Г. Цітовіч



Рыгор Раманавіч Шырма
(1892–1978)


Рыгор Шырма — беларускі харавы дырыжор, фалькларыст, кампазітар. Ён збіраў і запісваў народныя песні. Да апрацоўкі песень ён далучаў знакамітых кампазітараў.

З імем Р. Шырмы звязана дзейнасць Дзяржаўнай харовой капэлы БССР. Амаль 30 гадоў ён кіраваў гэтым славутым калектывам. Сёння Дзяржаўная акадэмічная харавая капэла Рэспублікі Беларусь носіць імя Р. Шырмы.



Дзяржайная акаадэмічна харавая капэла Рэспублікі Беларусь
імя Р. Шырмы

- ❖ «Чароўнымі, сардэчнымі песнямі спавіта наша звонкагалосая беларуская зямля».
- ❖ «Дзе б ні быў чалавек, дзе б ён ні хадзіў, дзе б ні ездзіў — заўсёды ў яго сэрцы жыве родная мелодыя, як успамін аб той зямлі, што ўзгадавала яго і дала ў далёкую дарогу найцудоўнейшы скарб — задушэўныя беларускія песні. Вясёлыя і сумныя, жартоўныя і працяжныя, яны нашы вечныя спадарожнікі: ад бязвоблачных дзён маленства да сівізны».



П. Данелія.
«Беларуская мелодыя»

- ❖ «Шмат мудрасці і радасці, трывогі і горычы, шчырай любові і праўды захавала ў сваіх скарбах беларуская народная песня».
- ❖ «У народных беларускіх песнях адбіваюцца прыгожыя краявіды Беларусі з яе тысячамі рэк і азёр, з яе дрымучымі пушчамі, сасновымі барамі, з салаўінымі спевамі тады, калі “ці свет, ці світае, ці на зоры займае”. Ад кожнай песні павявае подыхам свежага паветра лясоў і ніваў, чуецца пах сенажацяў, абмытых ракнымі хвалямі».

Паводле Р. Шырмы



Как сложили песню (урывак з нарыса)



Устинья говорит бойко, но деловито:

- Ну-кось, Машутка, подсказывай...
- Чего это?
- Песню сложим...

И, шумно вздохнув, Устинья скороговоркой запевает:

Эх, да белым днём, при ясном солнышке,
Светлой ноченькой, при месяце...

Нерешительно нащупывая мелодию, горничная робко, вполголоса поёт:

Беспокойно мне, девице молодой...

А Устинья уверенно и очень трогательно доводит мелодию до конца:

Всё тоскою сердце мается...

Кончила и тотчас заговорила весело и немножко хвастливо:

— Вот она и началась, песня! Я те, милая, научу песни складывать, как нитку сучить... Ну-ко...

Помолчав, точно прислушавшись к заунывным стонам лягушек, ленивому звону колоколов, она снова ловко заиграла словами и звуками:

Ой, да ни зимою выюги лютые,

Ни весной ручьи весёлые...

Горничная, плотно придинувшись к ней, положив белую голову на круглое плечо её, закрыла глаза и уже смелее, тонким вздрагивающим голоском продолжает:

Не доносят со родной стороны

Сердцу весточку утешную...

— Так-то вот! — сказала Устинья, хлопнув себя ладонью по колену. — А была я моложе — того лучше песни складывала!

М. Горкі

Пытанні і заданні:

1. Стары дудар у адной з беларускіх казак гаварыў: «Буду слухаць, як шуміць цёмны бор, як булькоча вада, і падыграю ім». Што, на вашу думку, можа выклікаць у чалавека жаданне ствараць музыку?
2. Раскажыце пра ўласны досвед стварэння музыкі.



Чаму ж мне не пець

Беларуская народная песня
(канон)

Весела

1. Чаму ж мне не пець, ча - му ж не гу -

дзець, ка - лі ў ма - ёй ха - тань - цы
па - ра - дак і - дзець?

2. Чаму ж мне не пець, ча - му ж не гу -

2. Чаму ж мне не пець,

дзець? Му -шка на а - кен - цы

ча - му ж не гу - дзець? Му -шка на а -

у цым - бал - кі б'ецы.

кен - цы у цым - бал - кі б'ецы.

3. Чаму ж мне не пець,
чаму ж не гудзець?
Павучок на сценцы
красенцы снуець.
4. Чаму ж мне не пець,
чаму ж не гудзець?
Мой сынок ў калысцы,
як бычок, равець.

Пытанні і заданні:

1. Пра што распавядаете песня? Чаму яна вучыць нас: з гумарам ставіцца да часовых цяжкасцей? пераадольваць жыццёвяя нягоды? не страчваць сілы духу ў складаных жыццёвых абставінах?
2. Паразважайце, як можна сёння выкарыстаць жыццёвыя вопыт беларускага народа, адлюстраваны ў народных песнях.

Лён — традыцыйная сельскагаспадарчая культура беларусаў.

Адна з найбольш вядомых беларускіх песень — «Ох, і сеяла Ульяніца лянок». Яе герайня — Ульяна Маханенка, зборшчыца лёну. У гады Вялікай Айчыннай вайны яна загінула ад рук ворагаў, аднак песня захоўвае памяць пра яе.



Ульяна Іванаўна
Маханенка



Ox, і сеяла Ульяніца лянок

Беларуская народная песня

Хутка, весела

1. Ox, і се - я - ла Уль - я - ні - ца ля - нок, ox, і

Прыпей

се - я - ла I - ва-наў-на ля - нок. Ox, сэр - ца - ля -

нок, ма - я ра-да-сць ты, ля - нок, ўсё бя -



2. Ох, палола Ульяніца лянок,
ох, палола Іванаўна лянок!
Прыпей.
3. Ох, і рвала Ульяніца лянок,
ох, і рвала Іванаўна лянок!
Прыпей.
4. А сарваўшы, у снапочкі ставіла,
а сарваўшы, у снапочкі ставіла.
Прыпей.
5. Ох, і слала Ульяніца лянок,
ох, і слала Іванаўна лянок!
Прыпей.
6. Ох, і мяла Ульяніца лянок,
ох, і мяла Іванаўна лянок!
Прыпей.
7. Ох, і прала Ульяніца лянок,
ох, і прала Іванаўна лянок!
Прыпей.
8. Ох, і ткала Ульяніца лянок,
ох, і ткала Іванаўна лянок!
Прыпей.
9. А саткаўшы, ды сарочак нашыла,
а саткаўшы, ды бялёвых нашыла!
Прыпей.



Пытанні і заданні:

1. Паслушайце песню. Параўнайце гучанне запеву і прыпеву. Ці адноўкавыя яны?
2. Прыдумайце рухі, што будуць адлюстроўваць розныя віды працы, пра якія распавядаецца ў песні (сейнне, праполка, тканне, шыццё і інш.).
3. Выканайце песню, ужываючы адпаведныя рухі.



Т. Яблонская. «Лён»

4. Угледзьцесь ў карціну Таццяны Яблонскай. Які этап працы з ільном на ёй адлюстраваны? Які настрой перадае карціна? Абгрунтуйце свой адказ.

Калыханка — адна з самых распайсюджаных у свеце песьень. Яе спываюць немаўлятам матулі ва ўсіх кутках планеты, каб супакоіць, «прыспаць» дзіця.

Матулі і самі складалі калыханкі. Аднак часцей за ўсё яны вар'іравалі знаёмыя напевы, выкарыстоўвалі гукаперайманне і імправізацыю.



Спі, сыночак міленькі

Беларуская народная песня



A - a... A - a... Лю - лі.

Спі, сы - но - чак мі - лень - кі,

га - лу - бо - чак сі - зень - кі.

Мой сы - но - чак бу - дзе спаць,

а я бу - ду ка - лы - хаць.

«Беларуская калыханка» — адна з найбольш вядомых інструментальных калыханак. Яна напісана для струннага квартэта кампазітарам Мікалаем Чуркіным у 1927 годзе.

Калыханка заснавана на беларускіх напевах — «А-а, а-а, спаткі» і «Не хадзі, каток, па лаўцы». Гэтыя напевы кампазітар запісаў падчас фальклорнай экспедыцыі.



Беларуская калыханка

Музыка М. Чуркіна

Пытанні і заданні:

1. Паслушайце калыханку. З дапамогай якіх сродкаў музычнай выразнасці перадаецца сардэчнасць і пачуццё матчынай любві?
2. Стварыце навялікае апавяданне паводле «Беларускай калыханкі».



ВОСЕНЬСКІЯ ПЕСНІ

*Адзвінелі птушак песні
з пераборам струнных сосен,
і бярозы на узлесci
зноў сустрэлі ціха восень...*

М. Васілёк

Восеньскія песні завяршаюць беларускі народны земляробчы каляндар. Спяваліся гэтыя песні з канца жніўня да канца лістапада. У іх адлюстраваны апошнія клопаты земляробаў перад зімой.

Найчасцей такія песні суправаджалі жаночую працу: збор лёну, бульбы, грыбоў. Гучалі яны і над даспелымі аўсянымі палеткамі, і ў час уборкі проса і грэчкі. Даносіліся з узлеска, дзе дзяўчата збіралі брусніцы.

Восеньскія песні вельмі прыгожыя і самабытныя. Слухаючы іх, уяўляеш маладых жней на аўсянай пажні.

У гэтых песнях адчуваецца затоенасць, сум па леце, уласцівыя восеньскай пары. Можна пачуць крыкі журавоў, якія адлятаюць у вырай.

Паводле А. Ліса



Ой, мамачка, восень

Беларуская народная песня

Пытанні і заданні:

1. Уважліва праслушайце песню. Падчас якіх работ яна магла выконвацца?
2. Якія асаблівасці ў выкананні песні вы заўважылі? Падбярыце слова, якія перадаюць характар мелодыі.



Відзіць маё вочка

Беларуская народная песня



1. Ві - дзіць ма - ё во - чка,

што край не - да - лё - чка. Ві-дзіць і дру -



2. Чые ж гэта жнеі,

жнеі маладыя,

жнеі маладыя,

сярпы залатыя?

3. Іванавы жнеі,

жнеі маладыя,

жнеі маладыя,

сярпы залатыя.

Пытанні і заданні:

1. Уважліва паслухайце песню. Што вы ўявілі, слухаючы яе?
2. Выканайце песню. Падчас выканання перадайце яе настрой і асаблівасці пульсу музыкі, які адлюстроўвае рытм працы.

Часта на адзін і той жа тэкст стваралася некалькі розных мелодый. Падчас слухання песні «Бачыць маё вочка, што край недалёчка» звярніце ўвагу на чаргаванне ў ёй ладоў.

Пераменны лад — чаргаванне ў музыцы мажору і мінору. Гэтая асаблівасць уласціва народнай музыцы.



Бачыць маё вочка, што край недалёчка

Беларуская народная песня

Стрымана

Ба - чыць ма - ё во - - чка,

што край не - да - лё - чка. Ба - чыць і дру -

го - е, што йшчэ го - ней тро - е.

Пытанні і заданні:

1. Уважліва паслухайце песню. Параўнайце яе з песняй «Відзіць маё вочка». Што ў іх агульнае, а што рознае?
2. Паспрабуйце стварыць сваю мелодыю на гэты тэкст.

Прыгожыя восенійскія карціны часта натхняюць кампазітару і паэтаў.



У бязмежным небе
роўненькім шнурочкам
жураулі у вырай
мкнуцца над лясочкам.
Я. Колас



Кампазітар Валерый Карэтнікаў у сюіце для сімфанічнага аркестра «Поры года» адлюстраваў кожны з 12 месяцаў. «Адлятаюць птушкі» — адна з частак сюіты.



Адлятаюць птушкі

(з сюіты «Поры года»)

Музыка В. Карэтнікава

Пяшчотна, выразна


The musical score is composed of three staves of piano music. The top staff shows a continuous eighth-note pattern in common time, starting with dynamic *p*. The middle staff follows a similar pattern, starting with dynamic *mp*. The bottom staff continues the pattern, ending with a dynamic marking of *fff*. The music is characterized by its rhythmic precision and the use of rests to create a sense of movement and expression.

Пытанні і заданні:

1. Якія пачуці выклікала ў вас музыку?
2. Якія сродкі музычнай выразнасці выкарыстаў кампазітар, каб стварыць карціну восеньскай прыроды? Тэмбры якіх інструментаў сімфанічнага аркестра вы пазналі?
3. Параўнайце настрой, перададзены ў карціне «Залатая восень» Івана Карасёва і ў п'есе «Адлятаюць птушкі» Валерыя Карэтнікава.
4. Уявіце сябе кампазітарамі. Якія сродкі музычнай выразнасці вам спатрэбяцца для адлюстравання восеньскага пейзажу?

Восень шчодрая на дарункі: у лесе багата грыбоў, на болотах высپяваюць журавіны.

Кампазітар Мікалай Літвін прысвяціў журавінцы песню.



I. Карасёў.
«Залатая восень»



Журавінка

Словы І. Цітаўца



Музыка М. Літвіна

Умерана

mp

дзе шчы - ру - юць жу - ра - вы,
спе - е я - га - да зям - на - я,
пах блу - ка - е ве - ка - вы.

Прыпей *mf*

Жу - ра - жу - ра - жу - ра - він - ка, ра - зру -
мя - не - ны ба - чок.

Ты - цу - доў - на - я кі - слін - ка, п'ю я
твой га - ю - чы сок.

Ты - цу - доў - на - я кі - слін - ка, п'ю я
твой га - ю - чы сок.

2. Між куп'я, галін сасновых
час у вечнасць не бяжыць,
на імхах сівых, шаўковых
скарб нясеяны ляжыць.
Прыпей.
3. Як зямлі сваёй крывінку,
скарб мы гэты зберажом.
Ушануем журавінку —
мы ёй песеньку спяём.
Прыпей.

Пытанні і заданні:

1. Уважліва паслушайце песню. Звярніце ўвагу на змену ладу на працягу гучання. Што хацеў перадаць кампазітар пры дапамозе ладавага развіцця музыкі?
2. Развучыце песню. Складзіце да яе выканальніцкі план.



МУЗЫКА Ў КАЗКАХ БЕЛАРУСКАГА НАРОДА

*За раку,
не за паўсвету,
ты хадзіў
у казку гэту?
Там пад неба
дах лісцяны,
рэха слухаюць паляны.
Там жывіцы льецца пах —
нават горкасць на губах.
Там птушыная радня
звад не ведае ні дня...*

М. Чарняўскі

Беларускі народ стварыў шмат казак, у якіх распавядаецца пра чароўны свет музыкі. У гэтых казках сустракаюцца незвычайныя музычныя інструменты: чароўная дудка,

самаграйныя гуслі, чарадзейная скрыпка. У казках музыка ўздзейнічае на прыроду і чалавека. Напрыклад, яна можа выклікаць або спыніць дождж ці вецер, змяніць настрой чалавека, надаць яму сіл, падарыць надзею ў складаных жыццёвых абставінах.



Музыка-чародзей

Беларуская народная казка
(урывак)



Жыў-быў на свеце адзін музыка. Пачаў ён граць яшчэ змалку. Бывала, пасвіць валоў ды як зайграе... Валы скубці траву перастаюць — натапыраць вушы ды слухаюць. У лесе птушкі прыціхнуць, нават жабы ў балоце не крумкаюць.

Грае маленькі музыка. І кожнаму здаецца, быццам нейкая слодыч улілася яму ў сэрца, нейкая невядомая сіла падхапіла яго і нясе ўсё ўгору ды ўгору — у чыстае сіняе неба, да ясных зорак. І хочацца сядзець гэтак усё жыццё і слухаць музыку.

Змоўкне музыка. Дык ніхто не адважыцца і з месца скра-
нуцца, каб не спужаць таго чароўнага голасу, што рассыпаўся
пошчакам па лесе, па дуброве ды ўзнімаецца ў саме неба.

Зайграе ён весела — усе скачуць. Зайграе жаласліва —
такая нудота ўсіх ахопіць... Такі быў той музыка-чарадзей. Што
захоча, тое з сэрцам і зробіць.

Пытанні і заданні:

1. Чаму мұзыка, якую граў музыка-чарадзей, так моцна
ўплывала на людзей?
2. Падбярыце з ужо знаёмых вам музычных твораў тыя, што
могуць праілюстраваць гэты ўрывак з казкі.



Як паставіў верабейка на сметнічку хату

Беларуская народная песня



1. Як па-ста-віў ве - ра-бей-ка на сме-тні-чку



ха - ту, ды са - зваў на на - ва - се - лле



го - сцей-каў ба - га - та. Пі - ва, ква - су



2. У залочанай карэце
дзяцел пад'язджае,
а за дзятлам на валах
жоўна паспяшае.
А зязюля з шуляком,
перапёліца з круком
лугам, даліною
шпараць пехатою.
3. Заклікае верабейка
ўсіх госцейкаў есці,
запрашае белу лебедзь
на покуце сесці.
А з лебеддзю — жураўля,
і савішчу, і луня,
і стару чачотку,
сваю родну цётку.

Пытанні і заданні:

- Дзейныя асобы гэтай незвычайнай песні — птушкі. Вызначце харектар кожнай з іх. Якія сродкі музычнай выразнасці вам спатрэбяцца, каб перадаць харектар кожнай птушкі?
- Выканайце песню. Хто з герояў вам найбольш спадабаўся? Стварыце да песні ілюстрацыю.

Традыцыі народных казак працягваюць сучасныя беларускія пісьменнікі.

Уладзімір Ліпскі напісаў казку, якая распавядае аб прыгодах хлопчыка Андрэйкі і літар беларускага алфавіта. На аснове

гэтай казкі беларускі кампазітар Віктар Войцік стварыў музікл «Прыгоды ў замку Алфавіт».

Галоўныя героі музікла — літары беларускага алфавіта. Яны сапраўдныя сябры дзяцей, выратоўваюць іх ад злога Змея Хапуна і Каравеў Ляноўкі. У канцы спектакля героі разам спяваюць «Песеньку сяброў».



Песенька сяброў

(з музікла «Прыгоды ў замку Алфавіт»)

Слова С. Клімковіч

Музыка В. Войціка



Рухава



1. Ў до - брай ка - за - чнай кра - і - не

2. Ся - бар ся - бру да - па - мо-жа,



на - заў - жды не ста - ла Зме - я.

ся - бар ся - бра не па - кі - не!




Толь-кі так і быць па - ві - нна,
А і - накш і быць не мо - жа



гэ - та ко - жны ра - зу - ме - е.
ў до-брай ка - за - чнай кра - і - не.

Прыпей



Ра - да - сны свет дзя - цін - ства,



до - бры і спра - вя - длі - вы,



ўсе ня - го - ды і пры - го - ды



тут кан - ча - ю - цца шча - слі - ва.

Пытанні і заданні:

1. Развучыце «Песеньку сяброў». Параўнайце характар музыкі запеву і прыпеву.

2. Выкананне песенькі можа суправаджацца танцевальнымі рухамі. Вызначце, якія рухі падыходзяць да запеву, а якія да прыпеву.
3. Паспрабуйце самастойна стварыць казку. Прыдумайце казачных герояў і іх прыгоды. Падбярыце да сваёй казкі ўжо знаёмыя вам музычныя творы.



МУЗЫКА Ў ГУЛЬНЯХ БЕЛАРУСКАГА НАРОДА

Кожны народ мае свае гульні, якія адлюстроўваюць яго характеристар, старажытныя звычаі і традыцыі. Беларускія народныя гульні цесна звязаны з побытам людзей, іх працоўнай дзейнасцю, прыродным асяроддзем. Традыцыі народных гульняў перадаюцца з пакалення ў пакаленне.



Слова «гульня» ў даўніну азначала «спяванне са скокамі». Сярод беларускіх народных гульняў шмат такіх, што суправаджаюцца спевамі і танцевальнымі рухамі. Найбольш старажытныя з іх — гульні сельскагаспадарчай тэматыкі. Гэта «Проса», «Мак», «Лянок» і інш.

Многія народныя гульні прымеркаваны да пэўных свят. Так, на Каляды «вадзілі казу», на Вялікдзень гулялі ў біткі, на Юр'еў дзень моладзь і дзецы ладзілі гульні «Гусі-лебедзі», «Воўк і авечкі».

Выбар месца залежаў ад надвор'я. Увесну і ўлетку рухавыя гульні і карагоды праводзілі на вуліцы, узімку — у хаце.

Кожная гульня мае свае правілы. Важная яе частка — лічылка. Звычайна яна вымаўляецца ўсімі гульцамі разам:

Пяцро, Пяцро, падай вядро,
карове — піць, табе — вадзіць.

Пытанні і заданні:

1. Прачытайце лічылку. Прыдумайце да яе мелодыю, запішыце ў сшытку.
2. Успомніце іншыя лічылкі.

Беларуская народная гульня «Грушка»

Адна з беларускіх народных гульняў называецца «Грушка».

Спачатку гульцы пры дапамозе лічылкі выбіраюць «грушку», потым збіраюцца вакол яе, водзяць карагод і спяваюць. «Грушка» павінна паказваць усё, пра што пяецца ў песні. Падчас выканання апошняга куплета гульцы пачынаюць

шчыпаць «грушку» і ўцякаюць. Тая спрабуе каго-небудзь зла-
віць. Той, каго яна злавіла, становіцца «грушкай».



А мы грушу пасадзілі

Беларуская народная песня

Апрацоўка А. Рашчынскага



Весела

mp

1. А мы гру - шу па - са - дзі - лі,

а мы гру - шу па - са - дзі - лі.



А я, ма - ла - дзенъ-ка, топ - топ - топ.



А я, ма-ла-дзенъ - ка, топ - топ - топ.

2. А ўжо груша прымаецца,

а ўжо груша прымаецца.

А я, маладзенька, топ-топ-топ. (2 разы)

3. А ўжо груша расце, расце,

а ўжо груша расце, расце.

А я, маладзенька, топ-топ-топ. (2 разы)

4. А ўжо груша цвіце, цвіце,

а ўжо груша цвіце, цвіце.

А я, маладзенька, топ-топ-топ. (2 разы)

5. А ўжо грушу пара трэсці,

а ўжо грушу пара трэсці.

А я, маладзенька, топ-топ-топ. (2 разы)

Пытанні і заданні:

1. Успомніце і выканайце песню «А мы грушу пасадзілі». Прыдумайце да песні выразныя рухі і ўпрыгожце імі выкананне.
2. У вольны час прыміце ўдзел у гульні «Грушка».

Беларуская народная гульня «У мядзведзя на бару»



Аднаго з удзельнікаў гульні выбіраюць «мядзведзем». Ён «блукае па лесе», шукае, хто яму робіць шкоду. Гульцы нібыта прыходзяць у лес — у ягады, грыбы. Яны ходзяць разам і спяваюць. «Мядзведзь» выбірае зручны момант і кідаецца на іх. Ён бяжыць за гульцамі, каб каго-небудзь злавіць. Хто будзе злоўлены, той стане «мядзведзем».



У мядзведзя на бару

Папеўка

У мя - дзве - дзя на ба - ру,
А мя - дзведзь на нас гля - дзіць



Пытанні і заданні:

1. Праспявайце папеўку «У мядзведзя на бару». Паспрабуйце стварыць новыя мелодыі на гэтыя слова. Выберице лепшую з іх і выканайце разам.
2. У вольны час прыміце ўдзел у гульні «У мядзведзя на бару». У гульні выкарыстоўвайце розныя варыянты папеўкі.

Беларуская народная гульня «Журавель»



Хлопчыкі і дзяўчынкі становяцца парамі ў круг і пачынаюць спываць. У цэнтры круга ходзіць хлопец — «журавель».

Спачатку ўсе гульцы павольна падымаюць то правую, то левую ногу, імітуючы жураўля. Потым пары пачынаюць кружыцца. «Журавель» увесь час пільна назірае за імі.

У канцы песні дзяўчынкі крычаць: «Хапай, журавель!» У гэты момант «журавель» павінен схапіць адну з дзяўчынак за руку і стаць з ёй у пару. Той хлопчык, які застаўся без пары, становіцца «жураўлём».



Журавель

Папеўка

Апрацоўка В. Кузняцова

Не вельмі хутка

Ся - кі - та - кі жу - ра-вель, жу - ра-вель,
не еш ма - ix ка - на-пель, ка - на-пель,
бо я та - бе, жу - раў-лю, за-дам ды-хту, як злаў-лю.

Пытанні і заданні:

1. Праспявайце папеўку. Якія адметныя рысы мелодыі вы заўважылі?
2. Прыдумайце выразныя рухі, што імітуюць жураўля, і выканайце іх.
3. У вольны час прыміце ўдзел у гульні «Журавель».



БЕЛАРУСКІЯ МУЗЫЧНЫЯ ІНСТРУМЕНТЫ

Беларускую народную музыку немагчыма ўявіць без сама-
бытных інструментau. Сакрэты іх унікальнага гучання на пра-
цягу стагоддзяу захоўвалі народныя майстры. Ігра на народ-
ных інструментах цесна звязана з жыццём людзей.

Асаблівасцю беларускай народнай музыкі з'яўляюцца гука-
пераймальныя найгрышы. Пры дапамозе інструментау імітуюць
завыванне ветру, спевы птушак, гукі розных жывёл і інш.

Дудка — любімы музычны інструмент пастухоў. Звычай-
на дудкі выраблялі з дрэва. Іх празрыстае і мяккае гу-
чанне зачароўвае слухача. Голос гэтага інструмента
спадарожнічае спевам. Музыкаў, якія гралі на
дудцы, называлі **дудачнікі**, або **дударыкі**.



Восень

Найгрыш на дудцы

The musical score for 'Vosenn' (Autumn) on a flute is presented in three staves. The key signature is G major (one sharp), and the time signature is 2/4. The first staff begins with a dynamic of 8va. The second staff starts with a dynamic of f. The third staff starts with a dynamic of p. The music features various note heads, stems, and bar lines, along with slurs and grace notes.

Цымбалы — беларускі народны інструмент. З даўніх часоў цымбалы выкарыстоўваліся ў паказах батлейкі, суправаджалі гульнявыя і абрадавыя песні, гучалі на вяселлях. Гэты інструмент часта згадваецца ў беларускіх народных песнях.



Вырабляюць цымбалы з розных парод дрэва. Гук іх моцны, працяглы. Выкананіца здабывае яго ўдарамі драўляных палачак па струнах, а таксама шчыпком.



Казачок беларускі

Найгрыш на цымбалах

A musical score for the cimbalom. It consists of a single staff with a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a time signature of 2/4. The music is written using sixteenth-note patterns, primarily eighth-note pairs grouped by vertical bar lines. The notes are black on a white staff.

A continuation of the musical score. It features a single staff with a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a time signature of 2/4. The music consists of sixteenth-note patterns, with some notes grouped by vertical bar lines and others by horizontal bar lines. The notes are black on a white staff.

A continuation of the musical score. It features a single staff with a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a time signature of 2/4. The music consists of sixteenth-note patterns, with some notes grouped by vertical bar lines and others by horizontal bar lines. The notes are black on a white staff.



Яшчэ адзін любімы ў народзе інструмент — скрыпка. Спрадвеку скрыпка лічыцца царыцай музыкі.



Цярэшка

Найгрыш на скрыпцы



Гармонік выступае і як сольны, і як ансамблевы інструмент. У рэпертуары гарманістаў пераважаюць танцевальныя найгрышы і прыпейкі.



Бубен — ударны інструмент. Ён не мае пэўнай вышыні гуку. Іграць на ім можна па-разнаму: гучна, ярка, затоена, ціха, таямніча, весела.

Ансамблі народнай музыкі звычайна складаліся з розных інструментаў: цымбалаў, дудкі і бубна або скрыпкі, цымбалаў і гармоніка.



Ансамбль народнай музыкі «Бясада»



Кадрыля

Найгрыш на гармоніку і бубне



Шастак

Найгрыш на скрыпцы,
цимбалах, гармоніку, бубне



Юрачка

Беларускі народны танец

Пытанні і заданні:

1. Паслухайце творы ў выкананні ансамбля народных інструментau. Колькі розных тэмбраў вы пачулі?
2. Вызначце, якія спосабы развіцця музыкі выкарыстаны ў творах.



Зайграй жа мне, дударочку

Беларуская народная песня



1. Зай - грай жа мне, ду - да - ро - чку,
а за гэ - та ця - бе, мі - лы,



а я па - тан - цу - ю,
мё - дам па - ча - сту - ю.

Тум - тум, тум - та, тум - та, мё - дам па - ча - сту - ю.



Тум, тум, тум, тум.

2. Зайграй жа мне, дударочку,
як сам разумееш,
зайграй, сівы галубочку,
тое, што умееш.


Тум-тум, тум-та, тум-та, тое, што умееш. (2 разы)

3. Як іграюць без дуды,
ходзяць ножкі не туды.
А як дуду пачуюць,
самі ножкі танцуюць.

Тум-тум, тум-та, тум-та, самі ножкі танцуюць. (2 разы)

Пытанні і заданні:

1. Паслухайце песню. Вызначце характеристар музыкі.
2. Абапіраючыся на нотны запіс, прасачыце за развіццём меладыі. Звярніце ўвагу на меладыйны малюнак запеву — гукі быццам скачуць або танцуюць.
3. Гучанне якіх інструментаў імітуеца ў прыпеве?
4. Праспявайце песню. Упрыгожце выкананне выразнымі танцевальными рухамі.
5. Разгледзьце карціну Раісы Кудрэвіч. На якім інструменце грае музыка? Які настрой перадае карціна?



Р. Кудрэвіч.
«Беларускія прыпейкі»

Народныя інструменты з часам мяняліся. Аднак ёсьць сярод іх і тыя, што дайшлі да нас у нязменным выглядзе.

Дуда — старажытны музычны інструмент. Ён уяўляе сабой скураны мяшок, у які ўстаўлены трубкі. Праз адну з трубак у мяшок трапляе паветра. На другой ёсьць пішчык і дзіркі: затуляючы іх пальцамі, музыка грае мелодыю. Астатнія трубкі выдаюць толькі адзін доўгі гук, які стварае фон для асноўнай мелодыі. Дуда гучыць ярка, насычана, моцна. Падчас ігры сіла гуку не змяняецца.

Пішчык — частка такіх музычных інструментаў, як жалейка, дуда, саломка і інш. Ён дапамагае выкананію фарміраваць гук. На Беларусі пішчык звычайна выраблялі з чароту.

Выкананіца, які грае на дудзе, за-вецца **дудар**. Ён заўсёды быў у пашане на вяселлях і іншых святах.

Дуда па гучанні добра спалучаецца са скрыпкой і іншымі народнымі інструментамі. Магутна і велічна гучыць музыка ў выкананні ансамбля дудароў.



Кракавяк

Найгрыш на дудзе



В. Барабанцаў. «Дудар»

Пытанні і заданні:

1. Паслушайце, як гучыць дуда. Падбярыце слова, якія перадаюць асаблівасці тэмбуру гэтага інструмента.
2. Дзе можна пачуць ігру дудароў у наш час?



ТАНЦАВАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА МАЙГО НАРОДА



Танцевальная культура Беларусі надзвычай разнастайная. Пры дапамозе танцевальных рухаў адлюстроўваюцца жыццё народа, штодзённая праца, адносіны да прыроды.

Шырока вядомы жыццярадасны парны танец «Лягоніха».

Працоўны настрой перадае танец «Бульба». Звычайна яго выконваюць толькі дзяўчата, таму рухі ў ім выразныя і пластычныя.

Жартоўны настрой мае танец «Юрачка».

Беларускія танцы часта суправаджаюцца спевамі, таму іх назвы супадаюць з назвамі адпаведных песень.

Часцей за ёсё беларускія народныя танцы выконваюцца калектывуна і суправаджаюцца іграй на музычных інструментах: дудзе, скрыпцы, цымбалах, бубне.

У кожнага танца свой уласны ход і малюнак. Па асноўным ходзе лёгка пазнаць той ці іншы танец. Малюнкі беларускіх танцаў вельмі прыгожыя, яны нагадваюць узоры беларускага народнага ткацтва.

Традыцыі народных танцаў захоўваюцца і сёння: іх выконваюць аматарскія і прафесійныя калектывы.



Янка-полька

Беларуская народная песня-танец

Апрацоўка М. Літвіна

Жавава

The musical notation consists of two staves. The top staff is in G major and 2/4 time, featuring eighth-note patterns. The bottom staff is also in G major and 2/4 time, featuring quarter notes and eighth-note patterns. There are two endings: ending 1 ends with a repeat sign and a half note, while ending 2 ends with a whole note.

Янка стаіць на гары,
а я стаю у даліне.
Янка сее кавуны,
а я — журавіны.



Юрачка

Беларуская народная песня-танец

Хутка

The musical notation is a single staff in G major and 2/4 time. It features eighth-note patterns. A dynamic marking 'mf' (mezzo-forte) is placed below the staff.

A continuation of the musical notation from the previous staff, showing a series of eighth-note patterns.



Эх ты, Юрачка, што не жэнішся?
Прыйдзе зімачка, дзе падзенешся?
Твая хата як свірон,
без падлогі, без вакон.
Эх ты, Юрачка, што не жэнішся?



Mіkіta

Беларуская народная песня-танец

Весела

mf


А Мікіта жыта паша,
а я рада — поле наша!
Мікіта, Мікіта, так і гэтак Мікіта.

Пытанні і заданні:

1. Праспявайце па нотах мелодыі беларускіх песень-танцаў. Перадайце ў спевах харктар кожнага з танцаў.
2. Складзіце з мелодый беларускіх песень-танцаў невялікі твор у трохчастковай форме. Спалучэнні якіх песень-танцаў гучаць найбольш гарманічна?

Адзін з найбольш папулярных на Беларусі танцаў — «Крыжачок». Яго назва пайшла ад слова «крыж». Малюнак танца сапраўды нагадвае крыжыкі.

Крыж часта ўжываецца ў беларускім арнаменце.



Крыжачок

Беларускі народны танец

Пытанні і заданні:

1. Паслушайце музыку. Падбярыце слова, якія перадаюць яе харктар.
2. Прыдумайце да танца рытмічны акампанемент.




Іосіф Іосіфавіч Жыновіч
(1907–1974)

Іосіф Жыновіч — першы прафесійны выканаўца-цымбаліст. Граць на цымбалах ён вывучыўся самастойна. I. Жыновіч

працаваў салістам-цымбалістам у тэатры, выступаў у розных краінах.

Іосіф Жыновіч зрабіў для цымбалаў канцэртныя апрацоўкі песень-танцаў «Ляўоніха», «Мікіта» і інш.

Дзяржаўны акадэмічны народны аркестр Рэспублікі Беларусь сёння носіць імя І. Жыновіча.



Дзяржаўны акадэмічны народны аркестр Рэспублікі Беларусь
імя І. Жыновіча



Беларускія танцы

Апрацоўка І. Жыновіча

Пытанні і заданні:

- Іосіф Жыновіч выкарыстаў у творы мелодыі пяці беларускіх танцаў: «Таўкачыкі», «Крыжачок», «Янка-полька», «Мікіта» і «Юрачка». Вызначце, у якой паслядоўнасці яны гучаць.

- Прасачыце, як змяняюцца мелодыі на працягу твора. Як называюцца такія змяненні?
- Пасправуйце самастойна скласці з вядомых вам народных танцевальных мелодый твор у трохчастковай форме альбо ў форме ронда.



Бульба-полька

Беларуская народная песня-танец



Хутка



1. Гар - ні, гар - ні буль - бу з пе - чы у тор - ба - чку



ды на пле - чы. У тор - ба - чку ды ня - сі,



ска - жаш дзя - куй, як з'я - сі.

Прыпей

Трам - там - там, та - ра - та - ра - та - ра - там,

ска - жаш дзя - куй, як з'я - сі.

Трам - там - там, та - ра - та - ра - та - ра - там.

Трам - пам - пі - рам, тра - ра - ра - рам!

2. Бульбу пякуць, бульбу вараць,
бульбу ядуць, бульбу хваляць.
З бульбы клёцкі, з бульбы каша —
вось такая доля наша.

Прыпей.

Пытанні і заданні:

1. Паслухайце песню. Вызначце характар музыки.
2. Праспявайце мелодыю. Плаўна ці адрывіста яна рухаецца?
3. Дадайце да спеваў танцевальныя рухі. Памятайце, што ў дзяўчынак і хлопчыкаў яны павінны быць рознымі.
4. Ці падобны гэты твор на працоўную песню? Абгрунтуйце свой адказ.

Некаторыя танцы прыйшлі на Беларусь з іншых краін: куранта, павана і інш. З часам гэтыя танцы набылі беларускія рысы: іх мелодыі вар'іраваліся, у іх праніклі інтанацыі, харектэрныя для беларускай народнай музыкі.



Ансамбль «Харошкі». Па старонках «Полацкага сыштка»

Узоры старадаўняй танцевальнай музыкі захаваліся ў Астрамечайскім рукапісе, больш вядомым як «Полацкі сыштак». Ён уключае больш за 60 вакальных і інструментальных твораў.

Куранта — рухавы рытмічны танец. У перакладзе з французскай мовы слова «куранта» азначае «цяжкая». Калісьці гэты танец быў вельмі распаўсюджаны. Ён нагадваў танцевальную гульню з падскокамі.



Куранта

(з «Полацкага сыштка»)

Пытанні і заданні:

1. Паслушайце твор. Якія музычныя інструменты яго выконваюць?
2. Уявіце рухі гэтага танца. Ці падобны ён на народны? А на сучасны? Абгрунтуйце свой адказ.



МУЗЫКА РАСПАВЯДАЕ ПРА МІНУЛАЕ НАШАЙ РАДЗІМЫ

Музыка распавядае пра гістарычныя падзеі, захоўвае і перадае нашчадкам пачуцці людзей, якія раней жылі на нашай зямлі.

На тэрыторыі сучаснай Гродзенскай вобласці знаходзіцца Мірскі замак. Гэта адна з гісторыка-культурных каштоўнасцей нашай краіны. Мірскі замак уключаны ў Спіс сусветнай культурнай і прыроднай спадчыны.

Веліч старадауніх замкаў і палацаў часта натхняе кампазітараў на напісанне ўласных твораў.





Мірські замак

Слова І. Цітаўца
Павольна

Музыка В. Кісцяня

1. Над рэ-чкай Mi - ран - кай спя-ва-лі за -

ран - кі, над рэ-чкай Mi - ран - кай шу-ме - лі ба-

ры. Ад Бо-га і не - ба, дзе чы-ста-я

гле - ба, за-кла-лі-ся Mir - ска-га зам - ка му-

ры. Ва - е-нны-я хма - ры і злы-я па-

жа - ры зні-шча-лі да - шчэн - ту кра-су тых му-

роў. На-род пра-ца - ві - ты, на-род дзе-ла-

ві - ты ства-раў то - е дзі - ва на-но - ва і-
 Прыпей
 зноў. На ро - днай ста-рон-цы шы-
 ро - ка зві - ні, на-ша пе-сня, зві - ні! Пад
 стрэ - ха - мі про - дкаў да - лё - кіх Ра -
 дзі - мы ма-ёй ка - ра - ні.

2. Зямля Беларусі! Уздячна дзіўлюся
на замак твой Мірскі — багацце тваё.
Тут прашчуры нашы у квецені нацый
займалі пачэснае месца сваё.
Вакол збудаванняў стаяць рыштаванні,
і свежаю фарбай чаруецца зрок.
Хто памяць шануе, той меней гаруе,
калі ён наперад нацэльвае крок.

Прыпей.

Пытанні і заданні:

1. Уважліва паслухайце песню. Пра мінулае ці пра сучаснасць яна распавядае?
2. Як вы разумееце слова «Хто памяць шануе, той меней гаруе, калі ён наперад нацэльвае крок»?
3. Архітэктуру часта называюць «застылай музыкай». Разгледзьце выяву Мірскага замка. Уявіце сябе кампазітарамі, выберыце сродкі музычнай выразнасці для кампазіцыі «Мірскі замак».
4. Развучыце песню. Падчас выканання перадайце свае ўражанні ад велічы і прыгажосці Мірскага замка.

Беларускім кампазітарам належыць шмат буйных твораў на гістарычныя сюжэты: оперы «Дзікае паляванне караля Стаха» Уладзіміра Солтана, «Сівая легенда» Дзмітрыя Смольскага, балет «Жарсці (Рагнеда)» Андрэя Мдзівані і інш.



**Вячаслаў Уладзіміравіч
Кузняцоў**
(нарадзіўся ў 1955 г.)

Вячаслаў Кузняцоў — вядомы беларускі кампазітар. У яго творчай скарбонцы — оперы, балеты, сімфоніі, канцэрты,

музыка для дзяцей. Творы В. Кузняцова спалучаюць асаблівую выразнасць і да-кладнасць музычнай формы. Многія з іх паспяхова выконваюцца не толькі ў нашай краіне, але і за яе межамі.

Старонкі гісторыі Вялікага Княства Літоўскага адлюстраваны ў «Вітаўт-сюіце» В. Кузняцова, якая ўвасобіла асобныя падзеі з амаль чатырох дзесяцігоддзяў уладарання вялікага князя Вітаута.

«Гісторыя пра Вітаута падалася мне цікавай, бо там ёсць тое, што заўжды мяне вабіла і было мне бліzkім... Але галоўнае, што гэта ўнікальная магчымасць паказаць магутнасць і сілу нашага беларускага духу».

В. Кузняцоў



Князь Вітаут



Вітаўт-сюіта

Музыка В. Кузняцова

Пытанні і заданні:

1. Уважліва паслухайце твор. Пра што распавядае музыка? Якія пачуцці перадае? Якімі сродкамі музычнай выразнасці скарыстаўся кампазітар?
2. Стварыце да музыкі ілюстрацыю. Якія фарбы вам спатрэбяцца?

У дауніну ў замках і палацах часта гучала музыка. У беларускай музычнай культуры захаваліся творы, якія суправаджалі прыезд альбо ад'езд магнатаў, выконваліся на паляваннях, балях, канцэртах. Слухаючы іх, мы можам уявіць тагачасны жыццёвы ўклад.

У Нясвіжы знаходзіцца знакаміты палацава-паркавы комплекс, унесены ў Спіс сусветнай культурнай і прыроднай спадчыны. Калісьці ён належаў знакамітаму роду Радзівілаў.



Род Радзівілаў не меў сабе роўных па колькасці выдатных палітычных, царкоўных, ваенных і культурных дзеячаў. Сярод яго прадстаўнікоў — гетманы, ваяводы, кардыналы, канцлеры, сенатары, а Барбара Радзівіл была нават каралевай Рэчы Паспалітай.



Мацей Радзівіл (1751–1821)

Мацей Радзівіл — адзін з прадстаўнікоў славутага роду. Паэт, кампазітар і грамадскі дзеяч, ён унёс значны ўклад у развіццё музычнай культуры Беларусі.

Сярод яго твораў — шэсць паланэзаў для аркестра, дывертысмент, серэнада для струннага аркестра, саната для скрыпкі і фартэпіяна і інш.



Паланэз № 1 «Паляванне»

Музыка М. Радзівіла

Пытанні і заданні:

1. Уважліва паслушайце твор. Як вы лічыце, чаму кампазітар даў яму такую назvu?
2. Як музыка перадае гукі паляўнічага рога і стрэлы паляўнічых?
3. Якія рысы паланэза вы заўважылі ў музыцы?

У Нясвіжскім палацы дзейнічаў тэатр. Радзівілы запрашалі да сябе лепшых музыкаў і кампазітараў з Еўропы. Адзін з іх — Ян Давід Голанд.

Ян Давід Голанд (1746–1827)

Ян Давід Голанд быў даволі вядомым кампазітарам яшчэ да прыезду ў Нясвіж. Тут ён стварыў сваю першую оперу — «Агатка, або Прыезд пана». Лібрэта да оперы напісаў Мацей Радзівіл. Прэм'ера адбылася ў 1784 годзе. Яна была прымеркавана да візіту караля Рэчы Паспалітай Станіслава Аўгуста Панятоўскага. Опера настолькі ўразіла караля, што ён прачытаў для прысутных уласны верш на беларускай мове.



Арыя Агаткі

(з оперы «Агатка, або Прыезд пана»)

Музыка Я. Д. Голанда

Oй, пту - ша - ня - ткі,

The musical score consists of two staves of music in G major (two sharps) and common time. The top staff features a soprano vocal line with lyrics in Belarusian: "ой, пі- скля- ня - ткі, тра - пі - лі". The bottom staff is for piano accompaniment. The score includes dynamic markings *p* (piano) and *cresc.* (crescendo). The lyrics continue on the second page: "вы мне ў па - ддан - ства".

Пытанні і заданні:

1. Уважліва ўслухайцеся ў гучанне музыкі. Працягніце пералік слоў, якія адпавядаюць яе харектару: лёгкая, вытанчаная, грацыёзная...
2. Арыя Агаткі — музычная харектарыстыка галоўнай герайні. Якія рысы яе харектару перадае музыка?
3. Колькі частак вы заўважылі ў музыцы? Чаму кампозітар выкарыстаў часткі рознага харектару?



Міхал Клеафас Агінскі (1765–1833)

Недалёка ад Смаргоні знаходзіцца сядзіба Залессе, якая непарыўна звязана з імем Міхала Клеафаса Агінскага. Ён пражыў тут 20 гадоў. Вядомы ў свой час як палітык і дыпламат, ён застаўся ў памяці нашчадкаў як кампазітар.



У Залессі ўсё звязана з музыкай: у дому быў музычны салон, багатая бібліятэка з раялем, вялікая бальная зала.

М. К. Агінскі шмат часу прысвячаў музыцы: ён граў на скрыпцы і раялі, удзельнічаў у аматарскім аркестры, сам ствараў музыку. На музычных вечарынах выконваліся яго рамансы, вальсы, мазуркі, маршы і паланэзы.

Сусветную славу кампазітару прынёс паланэз «Развітанне з Радзімай».

У 1794 годзе М. К. Агінскі прымай удзел у паўстанні Тадэвуша Касцюшкі. На ўласныя гроши ён узбройў атрад паўстанцаў, а таксама стварыў для іх палымяныя песні і маршы. Пасля падражэння паўстання Агінскі быў вымушаны пакінуць Радзіму. У выгнанні ён і напісаў знакаміты паланэз.



Паланэз «Развітанне з Радзімай»

Музыка М. К. Агінскага

Умерана

Пытанні і заданні:

1. Уважліва паслухайце твор і вызначце харктар музыки.
Ці змяняецца ён на працягу гучання?
2. Якія пачуцці адлюстраваў у музыцы кампазітар?

Асаба Міхала Клеафаса Агінскага і сёння натхняе творцаў. Вядомы беларускі кампазітар Алег Залётнеў стварыў оперу «Міхал Клеафас Агінскі. Невядомы партрэт».



Паланэз

(з оперы «Міхал Клеафас Агінскі. Невядомы партрэт»)

Умерана

Музыка А. Залётнева



Пытанні і заданні:

1. Музыка перадае карціну пышнага балю ў маёнтку Агінскіх у Залессі. Якімі сродкамі музычнай выразнасці скарыстаўся кампазітар?
2. Параўнайце паланэз М. К. Агінскага і паланэз А. Залётнева. Што ў іх агульнае, а што рознае?



Трагічны след у гісторыі беларускага народа пакінула Вялікая Айчынная вайна. Яе падзеям прысвечаны шматлікія творы беларускіх мастакоў, пісьменнікаў, кампазітараў.



У. Сухаверхаў. «За родную Беларусь»

Беларускі кампазітар Яўген Глебаў паводле аповесці народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава стварыў балет «Альпійская балада».

Балет складаецца з трох частак: «Уцёкі», «Перавал», «Каханне». Гэта гісторыя беларускага юнака Івана і італьянскай дзяўчыны Джуліі, якія ўцяклі з фашысцкага канцлагера. Цаной уласнага жыцця Іван выратоўвае Джулію.



Тарантэла

(з балета «Альпійская балада»)

Музыка Я. Глебава

Пытанні і заданні:

1. Васіль Быкаў так апісвае Джулію: «Дзяўчына ў доўгай, не па росце куртцы з падкасанымі рукавамі... пад шапкаю чорных валасоў, даўнавата не стрыжаных, радаснай жвавасцю бліснулі гэткія ж чорныя, нібы дзве масліны, вочы». А як «малюе» партрэт Джуліі музыка? Якія сродкі выкарыстаў для гэтага кампазітар?
2. Тарантэла — італьянскі народны танец. Яго асаблівасці — рухавы тэмп, адчуванне падскокаў. Як вы думаеце, чаму кампазітар абраў менавіта гэты танец, каб перадаць характар Джуліі?

Тэма подзвігу беларускага народа яскрава адлюстравана ў творчасці кампазітара Уладзіміра Алоунікава, былога франтавіка. Яго «Песня аб Брэсцкай крэпасці», «Партызанская паходная», «Лясная песня» распавядаюць пра мужніх змагароў за свабоду роднага краю.



М. Савіцкі. «Партызаны»

А саблівую папулярнасць набыла «Лясная песня», якая ўслайле подзвіг беларускіх партызан. Герой песні — мужны воін, які ўспамінае партызанская гады. У простай мелодыі адчуваецца любоў да роднай зямлі, аблаленай вайной.



Лясная песня

Словы А. Русака

Музыка У. Алоунікава

Умерана

p

1. Ой, бя - ро - зы ды со - сны — пар - ты -
 зан - скі - я сё - стры, ой, шум - лі - вы ты, лес ма - ла -
 ды. Толь - кі сэр - цам па - чу - ю ва - шу пе - снию ля -
 сну - ю ды у - спом - ню бы - лы - я га - ды.

2. Ды успомню пажары,
 і варожыя хмары,
 і завеі халодных вятроў,
 і слату, і нягоды,

і начныя паходы,
і агні партызанскіх кастроў.

3. Край любімы мой, родны,
ты на свеце свабодны,
за цябе я на бітву хадзіў,
каб ніколі, ніколі
ты не быў у няволі,
каб чырвонымі кветкамі цвіў.
4. Адышлі тыя годы,
адгрымелі паходы,
толькі пушча за полем шуміць.
Ой, бярозы ды сосны —
партизанская сёстры,
vas nіколі ў жыцці не забыць.

Пытанні і заданні:

1. Пра што распавядаете песня? Якая галоўная думка твора?
2. Успомніце іншыя вядомыя вам песні, якія распавядаюць пра падзеі Вялікай Айчыннай вайны.

«Я был простым солдатом. Я видел днём небо в пелене чёрных дымов, в чёрных крестах армады вражеских бомбардировщиков, ночью — осветительные ракеты и трассирующие очереди автоматных выстрелов, землю в разрывах мин, снарядов и бомб...

Вот почему родились мои песни о войне и о Победе».

М. Ясень



Поклонитесь, внуки, деду

Слова М. Ясения

Музыка И. Лучанка

У тэмпе марша, актыўна

1. По - кло - ни-тесь, вну - ки, де - ду — он сра-

жал - ся за По - бе- ду! Он про-шёл о - гонь и

дым и о-стал - ся мо - ло-дым. Шёл впе-

рёд, вра-гов сме-та - я, шёл он, у - ста-ли не

зна - я. От - чий дом за-крыв со -

бой, пер-вым при - нял пер - вый бой.

Прыпей

Де - ды, на - ши де - ды,

вам спа - си - бо за По - бе - ду!
 Вы спа-сли От - чи - зну нам. На-ши де - ды, сла - ва
 вам! На-ши де - ды, сла - ва вам!

2. Поклонитесь, внуки, деду —
он сражался за Победу!

Он прошёл огонь и дым
и остался молодым.
Шёл сквозь бури и метели,
шёл сквозь пули и шрапNELи,
чтобы люди всей Земли
в дружбеечно жить могли.

Прыпей.

Пытанні і заданні:

1. Развучыце і выканайце песню. Перадайце пры выкананні ўрачысты харктор музыкі. Падчас якога свята можна выканаць гэтую песню?



В. Волкаў. «Мінск 3 ліпеня 1944 года»

2. Параўнайце настрой, перададзены ў карціне Валянціна Волкава «Мінск 3 ліпеня 1944 года» і ў песні Ігара Лучанка. Якімі сродкамі выразнасці скарысталіся мастак і кампазітар?
3. Паразважайце, што можна сёння зрабіць для захавання міру на зямлі.



МУЗЫКА Ў НАРОДНЫХ АБРАДАХ І СВЯТАХ (КАЛЯДЫ)

Каляды — традыцыйнае свята беларускага народа, якое прыйшло да нас са старадауніх часоў. Паступова калядныя звычай знітаваліся з хрысціянскай традыцыяй.

Калядныя песні, або калядкі, належаць да найбольш старажытных народных песен. Нашы продкі верылі: калі даць калядоўшчыкам падарункі, то ўсе іх пажаданні спраўдзяцца.



В. Барабанцаў.
«На Каляды»

Калядоўшчыкі пераапраналіся ў розных персанажаў: Салдата, Цыгана, Чорта, Мядзведзя, абавязковым персанажам была Каза. Нашы продкі верылі, што ад Казы залежыць ураджай у наступным годзе. Словы «дзе Каза хвастом, там жыта кустом» часта сустракаюцца ў калядных песнях.

Звычайна ролю Казы выконваў юнак у казлінай масцы, апрануты ў вывернуты кажух. Каза бегала, скакала, танцевала. Стаміўшыся, валілася на зямлю быццам мёртвая. Каб Каза паднялася, гаспадары павінны былі даць калядоўшчыкам «мерачку аўса, паверх каўбаса, кружку вады, каб не было бяды».

Праспяваўшы калядкі, калядоўшчыкі складвалі падарункі ў мяшок. Развітваючыся, яны абавязкова жадалі гаспадарам шчасця і дабрабыту.

|| **Пераменны памер** — адна з асаблівасцей народнай музыкі. Звярніце ўвагу на гэтую асаблівасць пры слуханні наступнай песні.



Го-го-го, каза

Беларуская народная песня



Го - го - го, ка - за, го - го - го, шэ - ра!

Дзе ро - жкі дзе - ла? На соль пра - е - ла.

Го - го - го, ка - за, го - го - го, шэ - ра!

Лезь, ка - за, на печ, па - ка - жы ча- пец.

Пытанні і заданні:

1. Развучыце і выканайце калядную песню.
2. Перадайце падчас спеваў скокі і прытупванні Казы.



На нова лета

Беларуская народная песня

На но - ва ле - та хай ро - дзі - цца жы - та!

Шчо - дры ве - чар, ба - га - ты ве - чар.

Пытанні і заданні:

1. Уявіце сябе калядоўшчыкамі і праспявайце песню.
2. Самастойна прыдумайце пажаданні сваім родным і блізкім.


Калядныя святы багатыя на ўнікальныя абраады. Адзін з іх — абраад «Калядныя Цары» вёскі Семежава Капыльскага раёна Мінскай вобласці.



Абраад «Калядныя Цары»

Калядныя традыцыі знайшлі ўвасабленне ў творчасці беларускіх кампазітараў.

«Калянднікі» — адна з частак сюіты для сімфанічнага аркестра «Забавы» вядомага беларускага кампазітара Віктара Войціка. Сюіта складаецца з чатырох частак: «Юрачка», «Бычок», «Карагодная», «Калянднікі». У ёй адлюстраваны шмат-гранны свет беларускіх народных забаў.



Віктар Антонавіч Войцік
(нарадзіўся ў 1947 г.)

Віктар Войцік — сучасны беларускі кампазітар. Яго творчая скарабонка ўключае араторыі, кантаты, сімфоніі, оперы, санаты, сюіты і інш. Шырокую вядомасць набылі творы В. Войціка для беларускіх цымбалай.

Асаблівую ўвагу кампазітар надае стварэнню музыкі для дзяцей. Для юных слухачоў і выканаўцаў ім напісаны мюзікл «Прыгоды ў замку Алфавіт», оперы «Вясновая песня», «Лясная школа, ці Сон першакласніцы» і многія іншыя творы.



Каляднікі

(з сюіты «Забавы»)

Музыка В. Войціка

Пытанні і заданні:

1. Услухайцесь ў музыку твора. Што вы ўявілі падчас яе гучання?
2. Якія сродкі музычнай выразнасці выкарыстаў кампазітар, каб перадаць карціну калянднага свята?
3. Уявіце сябе рэжысёрамі і стварыце сцэнарый невялікага тэлесюжэта паводле музыкі Віктара Войціка. Якія сцэны вы заплануеце ў сюжэце?

Новы год — час цудаў і здзяйснення жаданняў. Людзі ўпрыгожваюць ёлку, робяць падарункі сябрам і блізкім.

Цяжка ўявіць навагодніе свята без музыкі. Успомніце вядомыя вам навагоднія песні.

Ёлачка

Музыка М. Красева



Навагодні карагод

Музыка І. Лучанка



Давайце паспрабуем скласці навагоднюю песеньку разам з кампазітарам. Да некоторых радкоў музыку напісала кампазітар Аліна Безенсон, да астатніх — вы паспрабуеце стварыць яе самастойна.



Што прыносіць Новы год?

Словы Л. Дайнекі

Музыка А. Безенсон



Што пры - но - сіць Но - вы год?



Што пры-но-сіць Но-вы год?

Што пры-но- сіць,



што пры-но- сіць, што пры-но-сіць Но-вы год?

Новы ў полі лыжны след.

Новы ў новы цырк білет.

Новыя канькі, свісткі.

Новыя канікулы.

Новы дождж. І новы гром.

Пераезд у новы дом.

Новы смачны апельсін.

Не злічыць усіх навін!



Дык па-но-ва-му жы-ві- це, толь-кі ўва-жлі-ва са-чы- це,



каб у тор-бе Дзед Ма-роз но-вых дво-ек не пры- нёс.

Пытанні і заданні:

1. Развучыце песню. Музыку да радкоў, вылучаных колерам, стварыце самастойна. Гэтыя радкі можна рытмічна прагаварыць альбо праспяваць.
2. Прыдумайце свае варыянты паэтычнага тэксту. Як вы лічыце, што яшчэ прыносіць Новы год?

АБАГУЛЬНЕННЕ ПА ТЭМАХ ПЕРШАГА ПАЎГОДЗЯ

Музычная культура Беларусі багатая і разнастайная.

1. Сапраўдныя скарбы захоўвае беларуская народная музыка. Яна адюстроўвае характар нашага народа, вучыць шчырасці і дабрыні. Вы пазнаёміліся з адметнымі рысамі народнай музыкі. Раствумачце, што такое пераменны памер і пераменны лад. Прывядзіце прыклады адпаведных музычных твораў.
2. Вы ўжо маецце досвед самастойнага стварэння песень і папевак. Пасправуйце стварыць варыяцыі на адну з народных песень, якія вы пачулі на ўроках.
3. Музыка спрадвеку суправаджала працу чалавека. Успомніце народныя песні, якія гучалі падчас розных работ. Якія харкатэрныя рысы ім уласцівы?
4. Тэма музыкі часта сустракаецца ў беларускіх народных казках. З адной такой казкай вы пазнаёміліся ў гэтым паўгоддзі. Успомніце яе назvu. Якія яшчэ казкі пра музыку ці музыкантаў вам вядомы?
5. Пра якія беларускія народныя гульні вы даведаліся? У якую з іх вы пагулялі ў вольны час?
6. Вы пазнаёміліся таксама з беларускімі народнымі інструментамі. У якіх музычных творах вы пачулі іх гучанне?

- 7.** Ахарактарызуйце тэмбры народных інструментаў. Якія з іх, на вашу думку, найбольш удала спалучаюцца? Распавядзіце пра ўласны досвед інструментоўкі музычных твораў.
- 8.** Успомніце знаёмыя вам народныя танцы, расскажыце пра танцевальную музыку з Астрамечаўскага рукапісу («Полацкага сшытка»). Хто сёння выконвае беларускія народныя танцы?
- 9.** Пра якія гістарычныя падзеі вам распавяла музыка беларускіх кампазітараў? Постаці якіх гістарычных асоб паўсталі ў музычных творах?
- 10.** Пра творчасць якіх выдатных дзеячаў беларускай культуры вы даведаліся? Уражанні ад якіх твораў былі найбольш моцнымі?
- 11.** Музыка — неад'емная частка беларускіх народных свят. З якім народным святам вы пазнаёміліся ў гэтым паўгоддзі? Назавіце яго персанажаў. Расскажыце пра вопыт удзелу ў гэтым свяце.
- 12.** Адбярыце творы, якія вам найбольш спадабаліся, для сваёй музычнай калекцыі. Абгрунтуйце свой выбар. Выканайце і паслушайце асобныя з гэтых твораў.



МУЗЫЧНЫЯ ПАДАРОЖКИ



МУЗЫКА — МОВА ДРУЖБЫ І ЎЗАЕМАРАЗУМЕННЯ ПАМІЖ НАРОДАМІ

Музыка — гэта мова, зразумець якую магчыма без перакладу. Звычайна мы добра адчуваєм настрой, перададзены ў музыцы, нават калі не ведаєм слоў. Музыка дапамагае людзям разумець адзін аднаго.





Давайте будем
дружить друг с другом,
как птица — с небом,
как поле — с плугом,
как ветер — с морем,
трава — с дождями,
как дружит солнце
со всеми нами.

I. Мазнін



Дружба

Папеўка

Дру - жба! Дру - жба! Сло - во

ве - чно мо - ло - до - е!

Пытанні і заданні:

1. Праспявайце папеўку спачатку разам, а потым па групах.
2. Ахарактарызуйце музычную мову папеўкі.
3. Прыдумайце да папеўкі рytмічны акампанемент.
4. Якія пачуцці ў вас узніклі падчас выканання папеўкі?

Тэма сяброўства адлюстравана ў творчасці многіх паэтаў і кампазітараў. Беларускі пісьменнік Артур Вольскі прысвяціў сяброўству верш, а кампазітар Ігар Лучанок, з творчасцю якога вы ўжо знаёмы, напісаў да яго музыку.



Рамонка

Слова А. Вольскага

Музыка І. Лучанка

Рухава, весела



1. Ве - ся - лей смя-е - цца сон-ца, ка - лі



по - бач до - бры друг. Як пя - лё - сткі на ра -



МОН - цы, мы сы - шлі - ся ў це - сны круг. З Поў- дня,



з За - ха - ду, з Ус - хо - ду ці з кра - ёў паў - но - чных



ты, на - ша дру - жба на - заў - сё - ды, ўсе мы -

, Прыпей

сё - стры і бра - ты. За - спя - ва - ем пе - сню
звон - ка, ту - пнем так, а по - тым так. Ка - ля -

ро - ва - я ра - мон - ка — на - шай слай - ная дру - жбы
знак, на - шай слай - ная дру - жбы

Плясканне ў далоні

знак. Pa -

1.2. f 3.
МОН - КА! МО - ЦНА МОН - КА!

2. Моцна возьмемся за рукі —
не парваць такі ланцуг,
бо па дружбе, не з прынукі
мы сышліся ў цесны круг.
На рамонку люба глянуць,
круглы год цвіце яна.
Дружбе нашай век не звянуць.
Для яе заўжды вясна.

Прыпей.

3. Весялей смяецца сонца,
калі побач верны друг.
Як пляёсткі на рамонцы,
мы сышліся ў цесны круг.
З Поўдня, з Захаду, з Усходу
ці з краёў паўночных ты,
наша дружба — назаўсёды,
ўсе мы — сёстры і браты.

Прыпей.

Пытанні і заданні:

1. Паслушайце песню. Пра што яна распавядзе? Чаму нас вучыць?
2. Стварыце да запеву рытмічны малюнак. Якія асаблівасці ён мае? Праспявайце мелодыю запеву.
3. Праспявайце мелодыю прыпеву. Вызначце асаблівасць будовы прыпеву. Чаму кампазітар два разы паўтарыў апошні радок?

4. Праспявайце песню. Упрыгожце выкананне сродкамі музычнай выразнасці.



МУЗЫКА НАШЫХ СУСЕДЗЯЎ – РУСКАГА, УКРАИНСКАГА, ПОЛЬСКАГА, ПРЫБАЛТЫЙСКІХ НАРОДАЎ

Музычная культура беларускага, рускага і ўкраінскага народаў мае агульныя старажытныя карані. Гэта пацвярджаецца тым, што ў нашых народаў шмат падобных танцаў: у беларусаў, напрыклад, ёсьць танцы, падобныя на рускія «Барыню» і «Камарынскую», а ва ўкраінцаў — танец, які нагадвае нашу «Лягоніху».

Музычныя культуры ўплывалі адна на адну. З Расіі на Беларусь прыйшла традыцыя спеваў з верхнім падгалоскам, а з Украіны — выканання на два галасы.

Падгалосак, або **падводка**, — голас, які суправаджае асноўную мелодыю. Падгалосак бывае верхнім і ніжнім, у залежнасці ад таго, вышэй ці ніжэй за асноўную мелодыю ён выконваецца.

«Музыка беларускага, рускага і ўкраінскага народаў блізкая па змесце, роднасная па будове. Ёй уласцівы аднолькавыя спосабы музычнага развіцця».

Г. Цітовіч



Вниз по матушке по Волге

Русская народная песня




Павольна, шырока



1. Вниз по ма - ту - шке по Во... по
2. По ши - ро - ко - му ра - здо... ра-



Вол - ге, по ши - ро - ко - му ра-
здо - лью, по - дни - ма - лась не - по-



здо - - - - - лью.
го - - - - - да.

Пытанні і заданні:

1. Паслухайце песню. Падбярыце слова, якія адпавядаюць харектару музыкі.

- 2.** Адлюструйце рух мелодыі пры дапамозе графічных ліній. Замалюйце іх у сыштку або на дошцы.

Многім песням беларускага, рускага і ўкраінскага народаў уласціва шырыня мелодыі, свобода дыхання, распейнасць і варыяцыйнасць.



Песня пра Нёман

Словы А. Астрэйкі

Музыка Н. Сакалоўскага

Пытанні і заданні:

1. Паслушайце песню. Што сімвалізуе ў ёй рака Нёман?
2. Параўнайце гэтую песню з рускай народнай песняй «Вниз по матушке по Волге». Што ў іх агульнае, а што рознае?

Рысы народнай музыкі можна знайсці і ў творчасці прафесійных кампазітараў.



**Георгій Аляксандравіч
Струвэ
(1932–2004)**

Георгій Струвэ — вядомы кампазітар, хормайстар, дырыжор і педагог. Больш за 50 гадоў ён працаваў з дзецьмі, стварыў унікальную сістэму навучання музыцы і харавым

спевам. Г. Струвэ напісаў шмат песень і іншых музычных твораў для дзяцей і юнацтва.



Моя Россия

Слова Н. Салаўёвай

Музыка Г. Струвэ

Умерана, пранікнёна

mp

1. У мо-ей Ро-сси - и дли-нны-е ко-си - чки,

у мо-ей Ро-сси - и све-тлы-е ре-сни - чки,

у мо-ей Ро-сси - и го - лу - бы - е о - чи -

на ме - ня, Ро-сси - я, ты по - хо - жа о - чень.

Прыпей

A

Солн - це све - тит, ве - тры ду - ют,

а - - - а.
ли - вни лью-тся над Ро - сси - ей,
А - - - а - - -

в не - бе ра - ду - га цве - тна - я —
1.2.

а - - - - - а.
нет зем - ли кра - си - вей.
3.

а - - - - - а.

2. Для меня Россия — белые берёзы,
для меня Россия — утренние росы,
для меня, Россия, ты всего дороже —
до чего на маму ты мою похожа.

Прыпей.

3. Ты, моя Россия, всех теплом согреешь,
ты, моя Россия, песни петь умеешь,
ты, моя Россия, неразлучна с нами,
ведь Россия наша — это я с друзьями.

Прыпей.

Пытанні і заданні:

1. Уважліва паслухайце твор. Якім настроем ён прасякнуты?
2. Ахарактарызуйце музычную мову твора. Якія рысы народнай музыкі ёй уласцівы?
3. Выканайце асноўную мелодыю песні. Размяркуйце дыханне ў адпаведнасці са зместам твора. Калі фраза доўгая, карыстайцесь ланцужковым дыханнем.
4. Асобна развучыце падгалосак. Падзяліцесь на дзве групы для выканання прыпеву. Адной групе даручыце співаць мелодыю, другой — падгалосак. Ці аднолькавая колькасць удзельнікаў павінна быць у групах? Чаму?

Вы ўжо знаёмы з творчасцю Міхailа Глінкі, заснавальніка рускай прафесійнай музыкі. Яго творчай манеры ўласцівы выразныя мелодыі і разнастайныя аркестравыя фарбы.

Хор «Славься» — музычны эпілог оперы «Іван Сусанін».



Хор «Славъся»

(з оперы «Іван Сусанін»)

Музыка М. Глінкі

Пытанні і заданні:

1. Паслухайце твор. Падбярыце слова, якія адпавядашаюць харектару музыкі. Якія сродкі музычнай выразнасці выкарыстаў кампазітар, каб яго перадаць?
2. Асноўная інтанацыя гэтага твора выкарыстана ў пазыўных міжнароднага фестывалю мастацтваў «Славянскі базар у Віцебску». Як вы лічыце чаму?

Паўднёвая суседка Беларусі — Украіна — мае надзвычай багатыя культурныя традыцыі.



Реве та стогне Дніпр широкий

Словы Т. Шаўчэнкі

Музыка народная



Пытанні і заданні:

1. Паслушайце песню. Падбярыце слова, якія адпавядаюць харктару музыкі.
2. Адлюструйце меладыйны малюнак пры дапамозе графічных ліній. Што нагадвае ваш малюнак?
3. Параўнайце песню «Реве та стогне Дніпр широкий» з песняй «Вниз по матушке по Волге» і «Песняй пра Нёман». Што іх аб'ядноўвае?

На заходзе наша краіна мяжуе з Польшчай. Для польскай народнай музыкі харктэрна цесная сувязь песні і танца. Звычайна выкананцы чаргавалі танцы з аднагалосымі спевамі. Адметнай рысай польской танцевальной музыкі з'яўляецца сінкопа.

Сінкопа — перанос акцэнту (націску) з моцнай долі на слабую.

У польской музыцы шырока ўжываюцца скрыпка, дуда і іншыя інструменты. Асаблівы каларыт ёй надаюць ударныя: бубен, бразготкі, званочкі, драўляныя трашчоткі. Гэтыя музычныя інструменты выкарыстоўваюцца і ў беларускай музыцы.

Мазурка — адзін з найбольш вядомых польскіх танцаў. Мазурку лёгка пазнаць: у ёй спалучаюцца трохдольны пульс і пункцірны рытм.

Мазурка сустракаецца і ў беларускай музыцы. Гэты танец распаводзіўся ў заходніяй частцы Беларусі.



Мазурка

Традыцыйны польскі танец



Пытанні і заданні:

1. Паслухайце мазурку. Вызначце ў ёй харктэрныя асаблівасці польскай танцевальнай музыкі.
2. Падзяліцесь на дзве групы: адна выканавае пульс (метр) танца, другая — рытмічны малюнак. Спалучыце выкананне пульсу і рытмічнага малюнка. Дадайце атрыманы акампанемент да музыкі падчас паўторнага слухання.

Надзвычай багатая і разнастайная песенная культура Польшчы.



Висла

Польская народная песня

Пераклад С. Кандрацева
Павольна

Апрацоўка У. Іваннікава

mp

1. Гей, ты, Ви - сла го-лу-ба - я! Лес во- круг,
лес во- круг. У ме-нясви-рель па-сту-шья на бо-ку,
на бо-ку. Ра - зо-лью - тся пе - ре - ли - вы
по ре - ке, по ре - ке, по - ве - дут во -
лы у - ша - ми вда-ле - ке, вда-ле - ке.

- Гей ты, Висла голубая,
как цветок, как цветок!
Ты бежишь в чужие земли —
путь далёк, путь далёк.
Ты течёшь в большое море,
в край иной, в край иной,

где вода черна, как пашня,
Бог ты мой, Бог ты мой!

3. Эх, дивчина! Эх, калина!
Не тужи, не тужи.
Лучше блеск весёлых глазок
покажи, покажи.
Слышишь, песня зазвучала
вдалеке, вдалеке.
Возвращаются ребята
по реке, по реке.

Пытанні і заданні:

1. Праспявайце песню. Які характеристар музыкі ёй уласцівы? Што вы ўявілі падчас гучання музыкі?
2. Параўнайце песню «Висла» з песняй «Вниз по матушке по Волге» і «Песняй пра Нёман». Што ў іх агульнае, а што рознае?

На заходзе і поўначы наша краіна мяжуе з Літвой і Латвіяй. У музычнай культуры беларускага, літоўскага і латышскага народаў шмат агульнага.

У асобных мясцовасцях Літвы і Латвіі шырокая распаўсюджаны калядныя і купальскія песні.

У беларусаў і літоўцаў ёсць падобныя гульні на арэлях. Лічылася, што гушканне на арэлях добра ўплывае на рост жыта і льну. Такія гульні звычайна суправаджаліся спевамі.

Агульныя рысы ўласцівы і танцам суседніх народаў. У Беларусі і Літве распаўсюджаны полькі і кадрылі. Літоўскі танец «Ланцугеліс» вельмі нагадвае беларускі танец «Юрачка».

Канон — від шматгалосых спеваў.

Канону ўласцівы наступныя рысы:

1) другі голас уступае праз пэўны прамежак часу пасля першага;

2) другі голас дакладна паўтарае асноўную мелодыю.

Звярніце ўвагу на выкананне канона ў песні «Солнышко вставало».



Солнышко вставало

Літоўская народная песня

Пераклад А. Машыстава



Умерана

1. Сол-ны-шко вста - ва - ло, ли-стъя за-свер-

1. Сол-ны-шко вста - ва - ло,

ка - ли, а два мо-ло-дца у до-ма двух ко-ней се-
 ли-стья за-свер-ка - ли, а два мо-ло-дца у до-ма
 дла - ли, а два мо - ло - дца у до - ма
 двух ко - ней се - дла - ли, а два мо - ло -
 двух ко - ней се - дла - ли.
 дца у до - ма двух ко - ней се - дла - ли.

2. Двух коней седлали,
 двум коням сказали:
 «Мчите, кони, нас к сестрице, } 2 разы
 там нас долго ждали».

3. Кони поскакали,
 горы задрожали,
 а копыта из гранита } 2 разы
 искры высекали.

Пытанні і заданні:

1. Уважліва паслухайце песню. Які настрой яна перадае? Што вы ўявілі падчас гучання музыкі?
2. Падзяліцесь на группы і выканайце песню канонам.
3. Складзіце да песні выканальніцкі план. Прадугледзьце партыі саліста і хору.
4. Прыдумайце рытмічнае суправаджэнне, якое перадае ту-пат коней. Упрыгожце ім выкананне трэцяга куплета.



**Мікалоюс Канстанцінас
Чурлёніс
(1875–1911)**

Мікалоюс Чурлёніс — першы кампазітар у гісторыі літоўскай музыкі, які напісаў сімфанічны твор. Шырока вядомыя яго сімфанічныя карціны «У лесе» і «Мора». Кампазітар стварыў таксама некалькі кантат для хору і сімфанічнага аркестра, шэраг п'ес для струннага квартэта і хору.

М. Чурлёніс запісаў і апрацаваў больш за 60 літоўскіх народных песен.

Акрамя таго, М. Чурлёніс быў таленавіты мастак.




У лесе

Сімфанічна карціна (урывак)

Музыка М. Чурлёніса

1. Паслушайце ўрывак з сімфанічнай карціны «У лесе». Што вы ўявілі падчас гучання музыкі?
2. Якія сродкі музычнай выразнасці выкарыстаў кампазітар, каб перадаць прыгажосць навакольнага свету?
3. Угледзьцеся ў трывпціх Мікалоюса Чурлёніса «Саната мора». Паспрабуйце адчуць, якая музыка «гучыць» у ім. Успомніце знаёмыя вам музычныя творы, якія перадаюць розны стан мора. Якія агульныя рысы ёсць у мастацкай і сімфанічнай карцін?


М. Чурлёніс. «Саната мора»



Андантэ



Алегра



Фінал



МУЗЫКА Ў НАРОДНЫХ АБРАДАХ І СВЯТАХ (ГУКАННЕ ВЯСНЫ, САРАКІ)



Мы вясну чакаем,
мы вясну гукаем:
— Прыходзь, вясна!
З ручайком бурлівым,
з рэчкай гаманлівай
прыходзь, вясна!
А. Дзеружынскі

Нашы продкі з нецярплівасцю чакалі прыходу вясны. Ад таго, якой будзе вясна, ці хутка яна прыйдзе, залежаў дабрабыт селяніна. У дауніну лічылася, што пэўныя абраады могуць наблізіць вясну.

Вясновыя абраады пачыналіся з гукання вясны. Песні-веснянкі звычайна спявалі дзяўчата. Выконваліся веснянкі на вуліцы. Дзяўчата выходзілі на высоке месца, каб рэха далёка разносіла іх спевы. Часта гуканне адбывалася ў лесе, а таксама на беразе ракі або возера. Веснянкі былі чутны нават у суседніх вёсках.

Спявалі весновыя песні па групах: адна пачынала, а другая працягвала. Хлопцы, якія таксама ўдзельнічалі ў гуканні, хадзілі з гармонікам ад адной групы да другой.

Веснянкі звычайна спяваліся аднаголосна. Кожная фраза ў іх завяршалася воклічам: «У-у!», «Гу!» або «Агу!»

Прыгожы абраад гукання вясны і сёння натхняе беларускіх кампазітараў на стварэнне музыкі.



Мы ідзём гукаць вясну

Слова І. Цітаўца

Музыка В. Сярых

Не вельмі хутка.
Ласкава, з цеплынёй

1. На-пра-две-сні пе-вень пе-сні за - лі - ва - е-цца, пя - е.

Звон-кай пе-сняй на-пра-две-сні ён вя-сну да нас за- ве.


Хоць зі - ма вя-сне не ра - да, па - ра - тун - ку ёй ня - ма.

Хоць са-лод-ка - я у - ла - да, ды не ве-чна - я я - на.

Прыпей

За - клі - ка - ем на пры-во - лле вас, свя - ты - я Са - ра - кі!

Ад - чы - няй - це лес і по - ле, снег га - ні - це да ра - кі.



Для заканчэння



2. Разляцяцца сум і скруха,
як прадвесне загудзе.
Позняй лёгкай завірухай
час вясенні прывядзе.
Свет, у радасці прачніся,
аднаўляйся і квітней!
У абноўкі апраніся —
будзеш казкай для дзяцей.
Прыпеў.

Пытанні і заданні:

1. Паслушайце твор. Якім настроем прасякнута музыка?
2. Праспявайце песню. Як адрозніваецца музыка запеву і прыпеву? Вызначце харектар музыкі запеву.
3. Прыдумайце да прыпеву верхні падгалосак. Выкарыстайце паступенны сыходны рух ад гуку «мі» да гуку «ля». Вызначце на слых месцы, дзе гукі будуць змяняцца. Выканайце прыпеў песні з падгалоскам.

4. Праспявайце вокліч-закліканне «У-у!». Падзяліцесь на некалькі груп. Паспрабуйце выкананы вокліч так, каб атрымаўся эфект рэха. Якія сродкі музычнай выразнасці вам спатрэбяцца?

Птушкі лічыліся вестунамі вясны. З іх прылётам вясна канчаткова ўступала ў свае правы. Нашы продкі надавалі асаблівае значэнне вяртанню птушак дадому, віталі іх. Існавала нават адмысловая свята — Саракі. У гэты дзень пяклі з цеста птушачак — «жаўрукоў» ці «кулікоў», якія павінны былі прывабіць жывых птушак, а разам з імі — і вясну.



Жавароначкі, прыляціце

Беларуская народная песня

Апрацоўка В. Сярых



1. Жа - ва - ро - на - чкі, пры-ля - ці - це, вя - сну

кра - сну - ю пры - на - ci - це, каб со - ней - ка за - свя -
 снег бэ - лы ра - ста -
 ці - ла, каб пі - ла, каб са - дзі - кі ра - сквя - ці - ла.

2. Жавароначкі, прыляціце,
зямлю-матухну абудзіце
і дожджыкам напаіце,
каб травачкі парасцілі,
каб волікаў накармілі.

Пытанні і заданні:

1. Уважліва паслухайце песню. Прасачыце па нотным запісе за змяненнем ладавай афарбоўкі. Як называецца змена ладавай афарбоўкі, уласцівая народнай музыцы?
2. Як змяняюцца ў песні пульс і рытм? Як называецца такая асаблівасць народнай музыкі?
3. Выкананне песень-вяснянак часта суправаджалася падкід-ваннем на абрусе выпечаных з цеста птушачак. Прыдумайце рухі, якія імітуюць гэты абраад. Дадайце іх да выканання песні.



МУЗЫЧНАЕ ПАДАРОЖЖА ПА ЕЎРОПЕ

Кожная з еўрапейскіх краін прыгожая па-свойму. Падчас падарожжаў мы можам наведаць цікавыя мясціны, убачыць помнікі архітэктуры і набыць незвычайнія сувеніры.

Пры наведванні іншых краін цікава таксама пазнаёміцца з чужой гаворкай, звычаямі і, вядома, музычнай культурай.

Музычная культура Італіі надзвычай багатая. Запамінальнымі мелодыямі, разнастайнымі рымтамі вылучаюцца італьянскія танцы.

Тарантэла — адзін з найбольш папулярных італьянскіх танцаў. Гэты танец уznік у Паўднёвай Італіі. Яго назва паходзіць ад назвы італьянскага горада Таранта. З тарантэлай звязана шмат легенд і паданняў. Доўгі час лічылася, што яе выкананне дапамагае людзям пазбавіцца ад наступстваў укусу атрутнага павука — тарантула.

У старадаўніх рукапісах захаваліся апісанні тарантэлы. Гэты танец выконваўся імкліва, з запалам. Характар танца падкрэслівала рымтічнае суправаджэнне бубна і кастаньетаў.

Рысы, уласцівыя тарантэле, часта ўжываюцца ў прафесійнай музыцы. Гэта дазваляе кампазітарам ствараць яркія, запамінальныя вобразы.



Неапалітанская тарантэла



Музыка Д. Расіні

Пытанні і заданні:

1. Уважліва паслухайце твор. Падбярыце слова, якія адпавядаютъ харектару музыки.
2. Стварыце да тарантэлы рытмічны акампанемент. Якім інструментам вы даручыце яго выкананне? Упрыгожце рытмічным акампанементам паўторнае слуханне тарантэлы.



Нікало Паганіні
(1782–1840)

Нікало Паганіні — выдатны італьянскі скрыпач і кампазітар, адзін з найвялікшых віртуозаў сусветнага музычнага мастацтва.

У яго творах часта сустракаюцца цяжкія для выкананіцаў пасажы, а мелодыям уласціва асаблівая выразнасць.

Нарадзіўся Н. Паганіні ў італьянскім горадзе Генуі ў сям'і гандляра. Яго бацька быў аматар музыкі і навучыў сына іграчы на скрыпцы і мандаліне.

Калі хлопчыку споўнілася 11 год, ён упершыню выступіў з канцэртам у родным горадзе. У 15 гадоў юны выкананіца пачаў гастролічаць па Паўднёвай Італіі і хутка вырашыў прысвяціць сваё жыццё музыцы.

Штогод у Генуі праводзіцца конкурс скрыпачоў імя Нікало Паганіні.



Кампанела

Музыка Н. Паганіні

Пытанні і заданні:

1. Кампанела ў перакладзе з італьянскай мовы азначае «званочак». Як вы лічыце, чаму гэты твор мае такую назуву?
2. Уважліва паслухайце твор. Падбярыце слова, якія адпавядаюць харектару музыкі.
3. Пры дапамозе якіх сродкаў музычнай выразнасці кампазітар передае гук званочка?

Не толькі кампазітар выкарыстоўвае сродкі развіцця музыкі. Успомніце, якія сродкі развіцця музыкі можа выкарыстоўваць выкананіца.



Рабэрціна Ларэці (нарадзіўся ў 1946 г.)

Рабэрціна Ларэці — італьянскі спявак, які стаў сусветна вядомы ў падлетковым узросце. Яго натхнёныя спевы лічацца ўзорам выканальніцкага майстэрства.



Санта Лючыя

Італьянская народная песня



Неапаль

Пытанні і заданні:

1. Уважліва паслухайце твор. Якія пачуцці ўзніклі падчас яго гучання? Якую ролю ў стварэнні настрою адыгрывае выкананне Рабэрціна Ларэці?
2. Нотныя радкі, у якіх «зашыфравана» задума кампазітара, становяцца сапраўднай музыкай толькі дзякуючы выкананцам. Якімі якасцямі, на вашу думку, павінен валодаць выканануцца?
3. Паразважайце, чаму розныя музыканты па-рознаму выканваюць адзін і той жа твор?

Адзін з самых музыкальных гарадоў свету — Вена, сталіца Аўстрыі. З гэтым горадам было звязана нямала славутых музыкантаў — Іозеф Гайдн, Вольфганг Амадэй Моцарт, Людвіг ван Бетховен.



Вольфганг Амадэй Моцарт
(1756–1791)


Здесь обитает Моцарт.
Он верил в нечто,
чему названья нет,
и музыкой хотел сказать об этом.

С. Карпэн (пераклад Д. Самойлава)

Вольфганг Амадэй Моцарт — адно з найвялікшых імёнаў у гісторыі музыкі. Кампазітар нарадзіўся ў аўстрыйскім

горадзе Зальцбургу ў сям'і прыдворнага музыканта. Талент Вольфганга Амадэя выявіўся вельмі рана: хлопчыку не споўнілася трох гадоў, калі ён пачаў падбіраць мелодыі на клавесіне. У пяць год Моцарт напісаў першыя музычныя творы, а ў шэсць — пачаў выступаць разам са сваёй сястрой Ганнай Марыяй, якая добра спявала і іграла на клавесіне.

Творчая спадчына кампазітара надзвычай багатая. Ён стварыў 41 сімфонію, оперы, балеты, араторыі і канцаты, інструментальныя канцэрты, сотні песень, рамансаў і інш. Сярод найбольш вядомых яго твораў — оперы «Чароўная флейта», «Вяселле Фігара», сімфонія «Юпітар».



Сцэна з оперы «Чароўная флейта»



Хор «Послушай, как звуки хрустально чисты»

(з оперы «Чароўная флейта»)

Музыка В. А. Моцарта

Пытанні і заданні:

1. Уважліва паслухайце твор. Падбярыце слова, якія адпавядаюць харектару музыкі.
2. Гэты хор гучыць у оперы Моцарта ў момант, калі пад уздзеяннем чароўных званочкай служкі маўра Манастатаса ўцякаюць прэч. Як кампазітар перадаў у музыцы ўздзеянне чароўных званочкай?
3. Выканайце хор. Якія выканальніцкія сродкі вам спатрэбляцца, каб перадаць гучанне чароўных званочкай?



Ронда ў турэцкім стылі

Музыка В. А. Моцарта

Пытанні і заданні:

1. Уважліва паслухайце твор. Дзе ў ім чутны ўдары вялікага турэцкага барабана? Як кампазітар перадае гучанне гэтага інструмента?
2. Вызначце ў музыцы рысы, уласцівыя форме ронда. Вылучыце ў музыцы рэфэрэнс. Колькі ў творы эпізодаў?



Вялікі турэцкі барабан

Вы ўжо ведаецце, што сімфонія — гэта буйны музычны твор, які дазваляе адлюстраваць многія чалавечыя думкі і пачуцці.

Сімфонія № 40 — адзін з найбольш пранікнёных твораў Моцарта. Яе музыка прасякнута ўсхваляванымі інтанцыямі, энергіяй і воляй.



Сімфонія № 40

(фрагмент)

Музыка В. А. Моцарта

Пытанні і заданні:

1. Уважліва паслушайце твор. Які настрой ён у вас выклікаў? Падбярыце слова, якія адпавядаюць харектару музыкі.
2. Зрабіце да музыкі колеравую выяву, перадаўшы настрой, які пануе ў творы. Параўнайце свае малюнкі. Што ў іх агульнае, а што рознае?
3. Вольфганг Амадэй Моцарт казаў: «Складзена ўсё, але нічога яшчэ не запісаны». Што меў на ўвазе кампазітар?



ДЗІВОСНЫЯ ІНТАНАЦЫІ ЎСХОДНЯЙ МУЗЫКІ

Падчас падарожжаў па краінах Усходу немагчыма не захапіцца дзівоснымі інтанцыямі ўсходняй музыкі. Яна прыцягвае вытанчанасцю мелодый і мудрагелістасцю рытмаў.

У Старожытным Кітаі музыка адыгрывала важную ролю, уключаючы ў сябе паэзію, танец, жывапіс, архітэктуру і нават сервіроўку стала. Пры двары кітайскіх імператараў быў асобны чалавек, які адказваў за выкананне песеннай і танцевальнай музыкі, а таксама за навучанне музыкантаў і танцораў.

Старожытныя паданні краін Усходу распавядаюць, як музыка ўплывае на чалавека і прыроду. З яе дапамогай людзі спрабавалі выклікаць дождж, уздзейнічаць на расліны.

Адной з адметнасцей усходняй музыкі з'яўляецца пентатоніка. Кожны гук у ёй мае асаблівае значэнне. Першы суадносіцца з грымотамі, другі — з шолахам ветру, трэці — з патрэскуваннем дроў у агні, чацвёрты і пяты — з булькатаннем ручая.

|| Пентатоніка — гукарад, які можна скласці з пяці чорных клавіш фартэспіяна.

Традыцыйны кітайскі аркестр уключае больш за сто струнных, духавых і ўдарных інструментаў. Найбольш вядомы з іх — цынь. Голос гэтага інструмента пяшчотны, яму ўласціва багацце адценняў гучання.



Вясновыя навальніцы

Традыцыйная кітайская музыка



Пытанні і заданні:

1. Уважліва паслухайце твор. Што вы ўявілі падчас слухання?
2. Якія асаблівасці традыцыйнай кітайскай музыкі вы можаце вылучыць?

Культура краін Усходу часта натхняе беларускіх кампазітаў. Кампазітар Сяргей Бельцюкоў напісаў сюіту для ўдарных інструментаў «Кітайскія акварэлі».



Сяргей Пятровіч Бельцюкоў
(нарадзіўся ў 1956 г.)

Сяргей Бельцюкоў — беларускі кампазітар і піяніст. Яго творы выконваюць вядучыя калектывы Рэспублікі Беларусь, яны гучаць у эфіры, захоўваюцца ў фондах Беларускага радыё і тэлебачання.

У творчай скарбонцы С. Бельцюкова — музыка для сімфонічных аркестраў, асобных інструментаў, некалькі опер, балетаў, мюзікл, музыка да кінафільмаў і спектакляў.

Вы ўжо ведаецце, што такое сюіта. Сюіта С. Бельцюкова «Кітайскія акварэлі» складаецца з пяці частак: «Раніца», «Правінцыйны пейзаж», «Поўдзень», «Гарадскі пейзаж», «Вечар».



Гарадскі пейзаж

(з сюіты «Кітайскія акварэлі»)

Музыка С. Бельцюкова

Пытанні і заданні:

1. Уважліва паслушайце твор. Якую карціну «малюе» музыка?
2. Ахарактарызу́йце сродкі музычнай выразнасці, якія выкарыстаў кампазітар. У чым іх асаблівасць?
3. Якой культуры — беларускай ці кітайскай — належыць гэты твор? Чаму?

Японію паэтычна называюць Краінай Узыходзячага Сонца. Яе культура вельмі цікавая і своеасаблівая. Японцы з пашанай ставяцца да сакуры і штогод назіраюць за яе надзвычай прыгожай ружовай квеценню.

Прыгажосць квітнеючай сакуры адлюстравана ў японскай народнай песні.



Сакура

Японская народная песня



Пытанні і заданні:

1. Уважліва паслушайце твор. Якая карціна паўстала перад вамі падчас слухання?
2. Вылучыце ў песні зерне-інтанацыю. Паназірайце за яе развіццём. Што вам нагадвае меладыйны малюнак песні?

Ва ўсім свеце вядомы японскія нерыфмаваныя вершы — хайку. Яны складаюцца ўсяго з трох радкоў, але вельмі малаяўніча і красамоўна апісваюць карціны прыроды ці сцэны паўсядзённага жыцця.

Старый пруд,
прыгнула в воду лягушка.
Всплеск в тишине.

Разлив на реке.
Даже у цапли в воде
короткі ноги.

Крылья бабочек!
Разбудите поляну
для встречи солнца.

Чайку качает,
никак спать не уложит
колыбель волны.

Японская музыка таксама прасякнута паэтычнасцю і сузіральнасцю. Яна вучыць нас пільна ўглядзацца ў навакольны свет.



Птицы над взморьем

Словы К. Тарыякі
(пераклад А. Філіц)

Музика Х. Ратара

Не вельмі хутка

1. Даль мор - ску - ю скры - ла мгла,
2. В э - тих кри - ках боль то - ски,

ту - чи так чер - ны.
ве - чный сер - дца зов.

Вмиг за - тми - ли два кры - ла
Сты - нут мо - кры - е пе - ски,

све - тлый лик лу - ны.
мра - чен туч по - кров.

Кри - ки ча - ек пред гро - зой
Но на - пра - сен их при - зыв,



бу - дят столь - ко дум!
без - от - ве - тен стон.

v



Вто - рит им мор - ской при - бой,
Ми - лых при - зра - ков, у - вы,



даль - ний ле - са шум.
не ра - збу - дит он.

Пытанні і заданні:

1. Уважліва паслушайце песню. Што вы ўявілі падчас гучання музыкі?
2. Ахарактарызуйце мелодыю песні. Выяўленчая ці выразная інтанацыя ляжыць у яе аснове? Прасачыце за развіццём інтанацыі.
3. Развучыце песню. Складзіце да яе выканальніцкі план. Перадайце ў выкананні сузіральнасць і паэтычнасць, уласцівыя японскай музыцы.



УЗОРЫ АФРЫКАНСКІХ РЫТМАЎ



Музыцы Афрыкі асаблівы каларыт надае рым. Афрыканцы шырока выкарыстоўваюць ударныя інструменты: барабаны, званочки, бразготкі, трашчоткі, ксліафоны.

Ігра на барабанах — неад'емная частка афрыканскіх абрадаў і рытуалаў, а таксама спосаб баўлення вольнага часу. Ва ўсім свеце вядомы «гаворачыя барабаны» з Заходнай Афрыкі, якія імітуюць маўленчыя інтанацыі.

Афрыканскія барабаны вельмі разнастайныя. Яны падобны на бочачкі, келіхі, цыліндыры.

Ігра на барабане — сапрайднае мастацтва, вучыцца якому пачынаюць з ранняга дзяцінства.

Афрыанская музыка часцей за ўсё выконваецца групай музыкаў. Спевы чаргуюцца з гучаннем барабанаў. Звычайна запявае адзін з выканаўцаў, а астатнія паўтараюць за ім. Адметная рыса музыкі — спалучэнне адразу некалькіх пульсаў (метраў).

Афрыканская музыка непарыўна звязана з рухамі. Узбагачэнню рытмаў спрыяюць таксама касцюмы выкананіцаў. Музыкі апранаюць спадніцы з трыснягу, прывязваюць да пояса або шчыкалатац званочкі. Падчас танца гэтыя прылады ствараюць дадатковы рытмічны малюнак.



Святочныя цырыманіяльныя танцы ў кенійскай вёсцы

(урывак)

Пытанні і заданні:

1. Уважліва паслушайце фрагмент традыцыйнай афрыканской музыки. Якую карціну вы ўявілі падчас слухання?
2. Знайдзіце ў музыцы разнастайныя спосабы развіцця: павелічэнне і памяншэнне сілы гуку, чаргаванне маўленчых воклічаў і спеваў, выканання салістаў і групы спевакоў.
3. Стварыце разам з настаўнікам рытмічны акампанемент і ўпрыгожце ім паўторнае слуханне твора. Якія інструменты вам спатрэбяцца?

Музыка народаў Афрыкі надзвычай каларытная і самабытная. Мы адчуваем у ёй рытмы і гукі прыроды. Менавіта таму афрыканская музыка не падобна ні на якую іншую.



Ветер лагуны

Афрыканская дзіцячая песня

Пераклад У. Сібірскага

Зе - лё-на - я вол - на по - хи-ти-ла ме-

ня, гро - зи - ла у - то - пить, пи - ро - гу на-кре-

ня. Из ту - чи тем-но - та спу - сти-лась сре-ди

дня. Но ве - тер до - брый у - ви-дал, вол -

ну к ла-гу - не он по-гнал и спас ме - ня!

Пытанні і заданні:

1. Уважліва паслухайце твор. Вызначце характер мелодыі і акампанементу.

2. Што нагадваюць вам пульс і рытм мелодыі і акампанементу?
3. Як трэба спяваць гэтую песню? Падбярыце сродкі музычнай выразнасці для яе выканання.
4. Выразна выканайце песню. Суправаджайце выкананне ігроў на трохвугольніку або званочках і рухамі, што імітуюць з'явы прыроды.



Сіяхамба

Традыцыйная афрыканская песня

Пытанні і заданні:

1. Паслушайце твор. Звярніце ўвагу на асаблівасці рытмічнага малюнка.
2. Складзіце да твора рытмічную партытуру. Вылучыце некалькі груп выканайцаў. Адвольна выберыце колькасць долей пульсу для кожнай групы. Адначасова выканайце розныя пульсы, падкрэсліваючы моцныя долі. Вылучыце аднаго або двух салістаў з кожнай групы. Даручыце ім імправізаваць рытмічныя малюнкі.
3. Упрыгожце паўторнае слуханне гучаннем бразготак, трашчотак і званочкак.

Яскравыя фарбы афрыканскай музыкі ча-
ста выкарыстоўваюць кампазітары, ужываючы
ўласцівия ёй рытмы і тэмбры.



Вялікі афрыканскі
барабан тамтам



Бают тамтамы

Слова А. Барто

Музыка Г. Струве

Рухава

Плясканне ў далоні

Бают там - та - мы, бают там - та - мы.

Плясканне ў далоні

Бают там - та - мы, бают там - та - мы.

Плясканне ў далоні

Бают там - та - мы, бают там - та - мы.

Е - сли в зву - ках ро - ко - та - нье,

ти - хий плеск ре - чной вол - ны,

мы тан - цу - ем под там - та - мы

1. | 2.

пла-вный та-нец ти-ши - ны.

1. | 2.

ны. Е-сли
звон-ко в бур - ном ри - тме ра - зго - вор ве - дёт там -
та - мы, бывают там - та - мы, пля-шут де - ти, па - пы,

1. | 2.

там, «Ты тан - цуй», — он го - во - рит мне, он как
ма - мы, а - фри - кан - цы-ста-ри - ки пля-шут,

1. | 2.

бу - дто пля - шет сам. Бывают там -
на но - гу лег - ки.

Бывают там - та - мы, бывают там - та - мы.

Кон - чен день сча - стли-вый са - мый.

Но хо-тя за-молк там - там, хо-дит му-зы-ка там -

ta - ма вслед за на-ми по пя - там.
Быют там - та - мы, быют там - та - мы,
быют там - та - мы, быют там - та - мы,
быют там-та - мы, быют там - та - мы.

Питанні і заданні:

1. Паслухайце песню. Які настрой яна выклікае?
 2. Параўнайце харектар запеву і прыпеву. Якой частцы ўласціва песеннасць, а якой танцевальнасць?
 3. Развучыце і выканайце рытмічны малюнак, які імітуе гучанне тамтама. Падчас выканання акампанементу перадайце паступовае павелічэнне і памяншэнне сілы гуку.
 4. Прыдумайце да песні танцевальныя рухі. Дадайце да спеваў выкананне рытмічнага малюнка і танцевальныя рухі. Паспрабуйце перадаць набліжэнне і аддаленне групы выканаўцаў. Якія выканальніцкія сродкі для гэтага спатрэбяцца?



МУЗЫКА АМЕРЫКИ

Стагоддзі таму да Амерыканскага кантынента накіроўваліся шматлікія караблі. Яны везлі «чорнае золата» — рабоў з Афрыкі. У Амерыцы тыя працавалі на плантацыях. Неверагодна цяжкім было іх жыццё. Пра яго яны распавядалі ў спірычуэлс.



Спірычуэлс — песні-малітвы, у якіх рабы скардзіліся на свой лёс і марылі пра лепшую долю. Важную ролю ў выкананні спірычуэлс адыгрывала імправізацыя. Кожны выканаўца мог дадаць да песні ўласныя слова або меладыйныя звароты. Таму звычайна сюжэт быў цесна звязаны з лёсам выканаўцы.

Спірычуэлс — яскравы прыклад узаемапранікнення розных культур. У гэтых песнях дзіўным чынам спляліся мелодыі ёўрапейскіх эмігрантаў і афрыканскія рытмы. Звычайна спірычуэлс выконвалі калектыўна. Асноўны напеў спалучаўся з мноствам падголоскаў.



Глыбокая рака

Спірычуэлс

Пытанні і заданні:

1. Уважліва паслухайце твор. Падбярыце слова, якія перадаюць харктар музыкі.
2. Звярніце ўвагу на асаблівасці рытму. Паўтарыце яго пры дапамозе пляскання ў далоні.
3. Прыдумайце выразныя рухі, якія будуць адпавядыць харктару музыкі. Упрыгожце імі паўторнае слуханне.

Блюзы — так званыя самотныя песні — узніклі на пачатку 20 стагоддзя. У іх распавядалася пра жыццёвыя нягоды, адчувалася туга па страчаным шчасці. Блюзы звычайна выконваліся адным спеваком. Выкананне было насычана імправізацыяй і суправаджалася ігрой на музичных інструментах.



Блюз

Традыцыйная амерыканская музыка

Пытанні і заданні:

1. Уважліва паслухайце твор. Падбярыце слова, якія адпавядаюць харктару музыкі.
2. Якую ролю адыгryвае акампанемент ў гэтым творы? Якія інструменты суправаджаюць спевы?
3. Зрабіце да твора колеравую выяву. Якія фарбы вам спартрэбяцца?

Характэрныя рысы блюза знайшлі адлюстраванне ў творах прафесійных амерыканскіх кампазітараў.



Джордж Гершвін
(1898–1937)

Джордж Гершвін — амерыканскі кампазітар і піяніст. Яго творчасць ахоплівае розныя музычныя жанры. Яе вяршыняй стала першая амерыканская опера «Поргі і Бэс», у якой кампазітар глыбока і пранікнёна адлюстраваў духоўны свет афраамерыканцаў. Адна з самых вядомых частак оперы — калыханка, упрыгожаная джазавымі інтанацыямі.



Калыханка

(з оперы «Поргі і Бэс»)

Музыка Д. Гершвіна

Пытанні і заданні:

1. Уважліва паслухайце музыку. Якія пачуцці яна перадае?
2. Якія асаблівасці калыханкі вы адчуулі ў творы? Дзе ў музыцы заўважаецца «гайданне» рытму?

3. Якія інтанацыі і прыёмы, уласцівым джазавай музыцы, вы пачулі ў творы?
4. Прыдумайце да твора выразныя рухі і ўпрыгожце імі паўторнае слуханне.

Сусветную вядомасць набыла «Рапсодыя ў блюзовых тонах» Д. Гершвіна. У яе музыцы чуюцца блюзавыя інтанацыі і джазавыя імправізацыі, харктэрныя для афрыканскіх народных напеваў.



Рапсодыя ў блюзовых тонах (урывак)

Музыка Д. Гершвіна

Пытанні і заданні:

1. Уважліва паслушайце твор. Чаму кампазітар назваў рапсодыю «музычным калейдаскопам Амерыкі»?
2. Якія рысы традыцыйнай амерыканскай музыкі вы заўважылі ў творы?

Джаз — найбольш адметная з'ява амерыканскай музыкі. У ім адчуваюцца «гайданне» музычнага пульсу, «ірваныя» ритмы. Джазавая музыка вылучаецца асаблівым ладам. Для яго харктэрна «мільгаценне» мажору і мінору.

Джазавая мелодыя складаецца з вельмі кароткіх фраз. Яны чаргуюцца, паўтараюцца, змяняюцца на працягу твора.

Кампазітары розных краін выкарыстоўваюць джазавыя інтанацыі ў сваіх творах.



Джаз

Слова В. Суслава

Музика Я. Дубравіна

1. Пе - ре-плыв Ат-лан-ти-ку, из - за о - ке-а - на,

в день ка -кой не-ве - до-мо, в не - из-ве-стный час,

вы - шел из мор-ско - го он си - не-го ту-ма - на,

тру -ба-ми свер-ка - ю -щий не - гри-тян-ский джаз!

Прыпей

Ах, э-тот джаз, зве - ня-щий джаз!

Он так ста-ра - е - тся для нас.
 Он так ста-ра - е - тся для нас. Гре -
 митон ка-ждо-ю тру- бой, гре-митон ка-ждо-ю тру- бой:
 — Тан-цуй и пой! Тан-цуй и пой!

2. Страны европейские
дружно зароптали:
— Это что за музыка
рвётся из окон?
Жили мы со скрипками —
горюшка не знали.
Для чего, скажите нам,
этот саксофон?

Прыпеў.

3. Дни мелькали быстрые,
складывались годы.
Джаз ревел неистово,
ухал барабан.
Дружат с ним давно уже
разные народы
Африки, Америки,
всех на свете стран.

Прыпеў (для заканчэння):

Ах, этот джаз, весёлый джаз!
Он жить не может без проказ! (2 разы)
И говорят о нём сейчас: (2 разы)
— Вот это класс! Вот это класс!

Пытанні і заданні:

- 1.** Праспявайце песню. Звярніце ўвагу на дакладнасць выканання рытмічнага малюнка.
- 2.** Паспрабуйце выкананаць мелодыю без пункцірнага рытму. Ці змяніўся яе харктар?
- 3.** Прасачыце за развіццём музыкі? Як на яе ўплывае «мільгаценне» мажору і мінору?
- 4.** Якую ролю ў музыцы адыгрывае акампанемент? Упрыгожце выкананне песні рытмічным суправаджэннем. Падкрэсліце слабыя долі пульсу, штоўкаючы пальцамі. Вылучыце моцныя долі, пляскаючы ў далоні або прытупваючы. Дадайце да выканання рытмічныя рухі.



МУЗЫКА НАРОДАЎ, ЯКІЯ НАСЯЛЯЮЦЬ РЭСПУБЛІКУ БЕЛАРУСЬ

У Рэспубліцы Беларусь, акрамя беларусаў, жывуць рускія, палякі, украінцы, яўрэі, татары, літоўцы, латышы і інш.

Каб захаваць сваю культуру, мову, звычаі, прадстаўнікі розных народаў утвараюць нацыянальна-культурныя аб'яднанні. Калектывы мастацкай творчасці, якія дзейнічаюць пры гэтых аб'яднаннях, шырока вядомы не толькі ў нашай краіне, але і за яе межамі.

Музыка кожнага з народаў, якія насяляюць нашу краіну, раскрывае яго душу і светаўспрыманне. Слухаючы гэтую музыку, мы можам лепш зразумець тых, хто жыве побач.



Пытанні і заданні:

1. Успомніце, прадстаўнікам якіх нацыянальнасцей належаць гэтыя строі.
2. Якія асаблівасці строяў вы можаце вылучыць?

Вниз по матушке по Волге

Musical notation for the song 'Вниз по матушке по Волге'. The key signature is one sharp (F#), and the time signature is common time (4/4). The lyrics are: 'Вниз по ма - ту - шке по Во... по Вол - ге.' The melody consists of eighth and sixteenth notes.

Висла

Musical notation for the song 'Висла'. The key signature is two sharps (G#), and the time signature is common time (4/4). The lyrics are: 'Гей, ты, Ви - сла го-лу-ба - я! Лес во-круг,' and 'лес во-круг.' The dynamic marking 'mp' (mezzo-forte) is indicated above the first measure. The melody includes eighth and sixteenth notes.

Солнышко вставало

Musical notation for the song 'Солнышко вставало'. The key signature is one sharp (F#), and the time signature is common time (4/4). The lyrics are: 'Сол-ны-шко вста - ва - ло, ли-стья за-свер- ка - ли.' The melody features eighth and sixteenth notes.

Реве та стогне Дніпр широкий

Musical notation for the song 'Реве та стогне Дніпр широкий'. The key signature is one flat (B-flat), and the time signature is common time (4/4). The lyrics are: 'Ре - ве та стог - не Дніпр ши - ро - кий.' The melody consists of eighth and sixteenth notes.

Пытанні і заданні:

1. Успомніце мелодыі ўжо знаёмых вам народных песень. Якім народам яны належаць? Пра што мы можам з іх даведацца?
2. Успомніце песню «Рамонка» і выканайце яе. Якія яшчэ песні пра сяброўства вы ведаеце?

З 1996 года ў нашай краіне праводзіцца Рэспубліканскі фестываль нацыянальных культур. Гэта сапраўднае свята, якое дае магчымасць пазнаёміцца з культурай розных нацыянальнасцей, што насяляюць Беларусь.



Пытанні і заданні:

1. Прагледзьце відэасюжэт аб фестывалі. Які настрой пануе на гэтым свяце?
2. Самастойна складзіце праграму канцэрта з музыкі народаў, якія жывуць у Беларусі. Запішыце праграму ў сыштку альбо на дошцы. Правядзіце канцэрт у класе.



МУЗЫКА Ў НАРОДНЫХ АБРАДАХ І СВЯТАХ (КУПАЛЛЕ)



В. Барабанцаў. «Купалле»

*А на Купалу
рана сонца іграла —
рана сонца іграла
на добрыя гады,
на цёплыя росы,
на хлябы-ураджай.*

||| Купалле — старажытнае свята, вядомае амаль ўсім народам Еўропы. З ім у нашых продкаў было звязана шмат павер’яў.

Са старажытных часоў у беларусаў захаваліся выразы «класці Купалу», «раскладваць Купалу». Яны нагадваюць адмысловую прыкмету свята — купальскія вогнішчы. Нашы продкі верылі ў ачышчальную сілу агню, таму ў купальскую ноч дзяўчата і хлопцы скакалі цераз вогнішча.

Напярэдадні Купалля дзяўчата плялі вянкі, пускалі іх у раку ці возера і назіралі, куды паплыве вянок. Такім чынам дзяўчына варажыла, ці выйдзе замуж.

Лічылася, што ў купальскую ночь распускаецца чароўная папараць-кветка. Хто ўбачыць гэта дзіва — будзе шчаслівы.



Купалінка

Слова М. Чарота

Музыка У. Цяраўскага

Напеўна

Musical notation for the first line of the song 'Купалінка'. The music is in G major, common time (4/4). The melody consists of eighth and sixteenth notes.

1. Ку - па - лін - ка, Ку - па - лін - ка, цём - на - я

Musical notation for the second line of the song 'Купалінка'. The melody continues in G major, common time (4/4).

но - чка, цём - на - я но - чка,

Musical notation for the third line of the song 'Купалінка'. The melody continues in G major, common time (4/4).

дзе ж тва - я до - чка? Цём - на - я

Musical notation for the fourth line of the song 'Купалінка'. The melody continues in G major, common time (4/4).

но - чка, дзе ж тва - я до - чка?

2. Мая дочка

у садочку
ружу-кветку поле,
ружу-кветку поле,
белы ручкі коле.

3. Кветачкі рве,

кветачкі рве,
вяночкі звівае,
вяночкі звівае,
слёзкі пралівае.

Пытанні і заданні:

1. Паслушайце песню. Якім настроем яна прасякнута? Вылучыце сродкі музычнай выразнасці, якія ствараюць атмасферу купальскага свята.

2. Якія характерныя рысы народнай музыкі адчуваюцца ў песні?
 3. Выканайце песню. Перадайце ў выкананні асаблівасці купальскіх песень: напеўнасць, непарыўнасць гучання, злітнасць гукаў паміж сабой.



Ой, рана на Йвана

Беларуская народная песня

Шырока

A musical score in G major, 2/4 time. The melody consists of eighth and sixteenth notes. The lyrics are: "Ой, ра - на" (first measure), "на Йва-на," (second measure), and "ой, ра - на" (third measure). The vocal line is supported by a harmonic progression of chords.

A musical score for a soprano voice in G major. The melody consists of eighth and sixteenth notes. The lyrics are written below the notes: 'на Йва - на. Про - ці Йва - на но - чка ма - ла.' The music is divided into measures by vertical bar lines.

A musical score for soprano voice in G major. The melody consists of eighth and sixteenth notes. The lyrics are: 'ой, ра- на' (two measures), 'на йва-на,' (one measure), 'ой, ра- на' (two measures), and 'на йва-на.' (one measure). The vocal range is approximately from middle C to A above middle C.

Питанні і заданні:

1. Паслухайце песню. Што вы ўявілі падчас яе гучання? Падбярыце слова, якія перадаюць хараство купальскай ночы.
 2. Нашы продкі спявалі купальскія песні ў полі, на лузе, ля ракі. Пры гэтым часта ўтвараўся эфект рэха. Якім чынам ён перададзены ў музыцы гэтай песні?

Свята Купалля завяршалася раніцай. Людзі назіралі, як сонца грае ў вадзе рознымі колерамі.



Сёння Купала, а заўтра Ян

Беларуская народная песня

Пытанні і заданні:

1. Сем фарбаў — гэта сем гукаў. Паспрабуйце выканаць іх па-рознаму: гукі можна выконваць па чарзе або адначасова. Паспрабуйце стварыць эфект пераліваў розных колераў у вадзе.
2. Праспявайце створаную гукавую імправізацыю пры паўторным слуханні песні. Што змянілася ў музыцы?
3. Спляціце прыгожы купальскі «вянок» — складзіце ўласны твор з праслуханых купальскіх песен. Выкарыстайце ўжо вядомыя вам музычныя формы.

АБАГУЛЬНЕННЕ ПА ТЭМАХ ДРУГОГА ПАЎГОДЗЯ

Музыка — мова зносін паміж народамі. Пры дапамозе музыкі людзі могуць зразумець адзін аднаго. Яна спрыяе добразычлівым адносінам паміж людзьмі.

Беларусь — шматнацыянальная краіна. Тут жывуць розныя народы, кожны з іх мае сваю музычную культуру.

1. У гісторыі рускага, беларускага, украінскага народаў шмат агульнага. Таму іх музыка падобная. Якія агульныя рысы музыкі славянскіх народаў вы ведаеце? Прывядзіце музычныя прыклады.
2. Культура суседніх краін заўсёды ўплывала на музыку Беларусі. У ёй знайшлі адлюстраванне польскія рытмы і прыбалтыйскія традыцыі харавых спеваў. Прывядзіце музычныя прыклады, якія пацвярджаюць гэта.
3. Вы пазнаёміліся з дзіўнымі афрыканскімі рытмамі. Ці знайшлі яны ўвасабленне ў творах еўрапейскіх аўтараў? Да якой музыкі — еўрапейскай ці афрыканскай — можна аднесці гэтыя творы?
4. Усходняя музыка вылучаеца мудрагелістымі рытмамі і вытанчанымі інтанацыямі. Нязвыкла «афарбаваныя» творы распавядаюць нам пра знаёмыя пачуцці. Пра што рассказала вам японская музыка?
5. Спалучэнне дзіўных рытмаў і інтанацый — характэрная рыса амерыканскага джаза. Апынуўшыся на нашай зямлі,

джаз знайшоў сваё месца ў творчасці беларускіх аўтараў.
Прывядзіце прыклады адпаведных твораў.

6. Калыханкі заўсёды пяшчотныя, трапяткія, спакойныя. Па-раўнайце беларускую, латышскую і амерыканскую калыханкі. Што ў іх агульнае, а што рознае?
7. Народныя абраады захаваліся ў музычнай культуры Беларусі са старажытных часоў. Гэта своеасаблівыя лісты з мінулага. З іх дапамогай можна даведацца пра жыццё нашых продкаў. Якія летнія песні і абраады вы ведаецце? Як іх трэба выконваць?
8. Адбярыце найбольш цікавыя творы для сваёй музычнай калекцыі. Абгрунтуйце свой выбар. Разам з настаўнікам правядзіце канцэрт па тэме «Музычныя падарожжы».

У музыцы ўсіх народаў адлюстраваны аднолькавыя пачуцці і думкі. Нягледзячы на сваю разнастайнасць, музыка зразумела кожнаму чалавеку.

СПІС ВЫКАРЫСТАНЫХ КРЫНІЦ

1. Алоунікаў, У. Лясная песня [Ноты] : «Ой, бярозы ды сосны...» : для вак. дуэта з фп. / сл. А. Русака ; муз. У. Алоунікава ; рус. пер. Н. Гарулёва. — Мінск : Дзярж. выд-ва БССР, 1957. — 4 с.
2. Басё, М. Японская поэзия / Мацуо Басё [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: <http://www.japanpoetry.ru/brand/43>. — Дата доступа: 10.08.2012.
3. Беларускія народныя гульні і забавы / уклад. К. Лабчэуская ; Рэсп. навук.-метад. цэнтр нар. творчасці і культур.-асвет. работы. — Мінск : [б.в.], 1985. — 31 с.
4. Беларускія народныя духавыя інструменты [Ноты] : вучэб. дапам. па інструментазнаўстве для выш. і сярэд. спец. устаноў культуры і мастацтваў / А. Крамко ; М-ва культуры Рэсп. Беларусь, Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў. — Мінск : Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, 2005. — 33 с.
5. Беларускія народныя песні : у 3 т. Т. 3 / пад рэд. П. Глебкі, Я. Казекі, Г. Цітовіча. — Мінск : Рэд. муз. літ., 1962. — С. 124—125.
6. Белякова, Р. Беларускія народныя гульні ў пачатковай школе / Р. Белякова. — Мінск : Асар, 1997. — 40 с.
7. Быкаў, В. Збор твораў : у 4 т. Т. 1: аповесці / прадм. Д. Бугаёва. — Мінск : Маст. літ., 1980. — 432 с.
8. Вількін, Я. Беларускія народныя гульні / Я. Вількін. — Мінск : Нар. асвета, 1969. — 75 с.

9. Войтик, В. Забавы : сюита для симфон. оркестра : партитура / В. Войтик. — Л. : Музыка, 1980. — 64 с.
10. Восеньская і талочныя песні / рэд. А. Фядосік ; Акад. навук БССР, Ін-т мастацтвазнаўства, этнографіі і фальклору. — Мінск : Навука і тэхніка, 1981. — 678 с. : іл.
11. Гісторыя беларускай савецкай музыкі / Г. С. Глушчанка [і інш.]. — Мінск : Выш. шк., 1971. — 544 с.
12. Глебов, Е. Альпийская баллада [Ноты] : одноакт. балет в 3 ч. / Е. Глебов ; либретто Р. Череховской по мотивам повести В. Быкова ; клавир. — Минск : Беларусь, 1978. — 80 с.
13. Гульні, забавы, ігрышы. — 3-е выд. ; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства, этнографіі і фальклору імя К. Крапівы. — Мінск : Беларус. навука, 2003. — 530 с.
14. Гуляева, А. Музыка : вучэб. дапам. для 4-га кл. агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання / А. Р. Гуляева, С. А. Прастакова, С. М. Кабачэўская. — Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2008. — 144 с. : іл.
15. Залётнеў, А. Міхал Клеафас Агінскі. Невядомы партрэт : рамант. опера ў 2 дз. / партытура А. Залётнева ; лібрэта С. Макарэя. — Мінск : Четыре четверти, 2014. — 426 с.
16. Краж, У. Беларуская народныя гульні ў школе / У. Краж, В. Трубчык. — Мінск : Выд. А. Ванін, 1993. — 112 с.
17. Крынічка : беларус. нар. песні для дзяцей / уклад. Л. В. Кузьмічова, В. Р. Вячорка. — Мінск : Беларусь, 1989. — 48 с.
18. Ліс, А. Купальскія песні / А. Ліс ; пад рэд. У. Калесніка. — Мінск : Навука і тэхніка, 1974. — 42 с.

19. Музыка : нот. хрест. : 3-й кл. / сост. Е. Г. Гуляева, М. Б. Горбунова, И. В. Ящембская-Колёса. — Минск : Адукацыя і выхаванне, 2013. — 184 с.
20. Музыка : нот. хрест. : 4-й кл. / сост. Е. Г. Гуляева, С. А. Простакова, С. М. Кобачевская. — Минск : Адукацыя і выхаванне, 2013. — 192 с.
21. Музыка-чарадзей / пераказ і апрац. А. Якімовіча. — Мінск : Беларусь, 1969. — 12 с.
22. Хрэстаматыя па беларускай народнай музычнай творчасці / уклад. Л. Зыкава. — Мінск : Ін-т культуры Беларусі, 2012. — 209 с.
23. Шевченко, Т. Реве та стогне Дніпр широкий [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: <http://www.a-pesni.org/ukr/revetastogne.php>. — Дата доступа: 29.06.2013.
24. Шырма, Р. Песня — душа народа : з літ. спадчыны / Р. Шырма ; уклад., камент. і бібліягр. В. Ліцвінкі ; прадм. Н. Гілевіча. — Мінск : Маст. літ., 1993. — 407 с.
25. Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі : у 5 т. — Мінск : БелСЭ, 1984—1987.
26. Ясень, М. Война. Любовь. Победа : песни / М. Ясень. — Минск : Маст. літ., 2005. — 86 с.

ЗМЕСТ



МУЗЫЧНАЯ КУЛЬТУРА БЕЛАРУСІ

Музыка — люстэрка жыцця і душа народа	5
Дзяржаўны гімн Рэспублікі Беларусь.	
Словы М. Клімковіча, У. Карызны, музыка Н. Сакалоўскага	6
Радзіма мая дарагая. Словы А. Бачылы, музыка У. Алоунікава	10
Пайшоў Ясь наш на лужок. Беларуская народная песня ...	13
Сімфаніета «Беларускія карцінкі» (фінал).	
Музыка М. Чуркіна	14
Вітанне Нацыянальнага аkadэмічнага народнага хору Рэспублікі Беларусь імя Г. Цітовіча (на аснове вясельнай народнай песні «Частуйцеся, госці»). Словы У. Карызны, апрацоўка М. Сіраты	17
Нараджэнне і жыццё беларускай песні	18
Как сложили песню (урывак з нарыса). М. Горкі	20
Чаму ж мне не пець. Беларуская народная песня (канон) ...	22

Ох, і сеяла Ульяніца лянок. <i>Беларуская народная песня</i>	24
Спі, сыночак міленькі. <i>Беларуская народная песня</i>	27
Беларуская калыханка. <i>Музыка М. Чуркіна</i>	28
Восеньскія песні	29
Ой, мамачка, восень. <i>Беларуская народная песня</i>	29
Відзіць маё вочка. <i>Беларуская народная песня</i>	30
Бачыць маё вочка, што край недалёчка. <i>Беларуская народная песня</i>	32
Адлятаюць птушкі (з сюіты «Поры года»). <i>Музыка В. Карэнікава</i>	33
Журавінка. <i>Словы І. Цітаўца, музыка М. Літвіна</i>	34
Музыка ў казках беларускага народа	36
Музыка-чарадзей. <i>Беларуская народная казка (урывак)</i>	37
Як паставіў верабейка на сметнічку хату. <i>Беларуская народная песня</i>	38
Песенька сяброў (з музікла «Прыгоды ў замку Алфавіт»). <i>Словы С. Клімковіч, музыка В. Войціка</i>	40
Музыка ў гульнях беларускага народа	42
А мы грушу пасадзілі. <i>Беларуская народная песня. Апрацоўка А. Рашчынскага</i>	44

У мядзведзя на бару. <i>Папеўка</i>	46
Журавель. <i>Папеўка. Апрацоўка В. Кузняцова</i>	48
Беларускія музычныя інструменты	49
Восень. <i>Найгрыш на дудцы</i>	49
Казачок беларускі. <i>Найгрыш на цымбалах</i>	50
Цярэшка. <i>Найгрыш на скрыпцы</i>	51
Кадрыля. <i>Найгрыш на гармоніку і бубне</i>	53
Шастак. <i>Найгрыш на скрыпцы, цымбалах, гармоніку, бубне</i>	53
Юрачка. <i>Беларускі народны танец</i>	53
Заграй жа мне, дударочку. <i>Беларуская народная песня</i> ...	54
Кракавяк. <i>Найгрыш на дудзе</i>	56
Танцевальная культура майго народа	57
Янка-полька. <i>Беларуская народная песня-танец.</i> <i>Апрацоўка М. Літвіна</i>	58
Юрачка. <i>Беларуская народная песня-танец</i>	58
Мікіта. <i>Беларуская народная песня-танец</i>	59
Крыжачок. <i>Беларускі народны танец</i>	60
Беларускія танцы. <i>Апрацоўка І. Жыновіча</i>	61
Бульба-полька. <i>Беларуская народная песня-танец</i>	62
Куранта (з «Полацкага сшытка»)	64

Музыка распавядыае пра мінулае нашай Радзімы	65
Мірскі замак. Словы I. Цітаўца, музыка В. Кісцяня	66
Вітаўт-сюіта. Музыка В. Кузняцова	69
Паланэз № 1 «Паляванне». Музыка M. Радзівіла	71
Арыя Агаткі (з оперы «Агатка, або Прыезд пана»). Музыка Я. Д. Голанда	72
Паланэз «Развітанне з Радзімай». Музыка M. K. Агінскага	75
Паланэз (з оперы «Міхал Клеафас Агінскі. Невядомы партрэт»). Музыка A. Залётнева	76
Тарантэла (з балета «Альпійская балада»). Музыка Я. Глебава	78
Лясная песня. Словы A. Русака, музыка У. Алоунікава	80
Поклонитесь, внуки, деду. Словы M. Ясеня, музыка I. Лучанка	82
Музыка ў народных абрадах і святах (Каляды)	84
Го-го-го, каза. Беларуская народная песня	86
На нова лета. Беларуская народная песня	87
Каляднікі (з сюіты «Забавы»). Музыка B. Войціка	89
Што прыносіць Новы год? Словы L. Дайнекі, музыка A. Безенсон	90
Абагульненне па тэмах першага паўгоддзя	92



МУЗЫЧНЫЯ ПАДАРОЖКИ

Музыка — мова дружбы і ўзаемаразумення паміж народамі	94
Дружба. <i>Папеўка</i>	95
Рамонка. <i>Словы А. Вольскага, музыка І. Лучанка</i>	96
Музыка нашых суседзяў — рускага, украінскага, польскага, прыбалтыскіх народаў	99
Вниз по матушке по Волге. <i>Руская народная песня</i>	100
Песня пра Нёман. <i>Словы А. Астрэйкі, музыка Н. Сакалоўскага</i>	101
Моя Россия. <i>Словы Н. Салаўёвай, музыка Г. Струвэ</i>	102
Хор «Славься» (з оперы «Іван Сусанін»). <i>Музыка М. Глінкі</i>	105
Реве та стогне Дніпр широкий. <i>Словы Т. Шаўчэнкі, музыка народная</i>	105
Мазурка. <i>Традыцыйны польскі танец</i>	107
Вісла. <i>Польская народная песня.</i> <i>Пераклад С. Кандрацева. Апрацоўка У. Іваннікава</i>	108

Сонышко вставало.	
<i>Літоўская народная песня. Пераклад А. Машыстava</i>	110
У лесе. Сімфанічная карціна (урывак).	
<i>Музыка M. Чурлёніса</i>	113
Музыка ў народных абрадах і святах	
(Гуканне вясны, Саракі)	114
Мы ідзём гукаць вясну. <i>Словы I. Цітаўца,</i>	
<i>музыка В. Сярых</i>	115
Жавароначкі, прыляціце. <i>Беларуская народная</i>	
<i>песня. Апрацоўка В. Сярых</i>	117
Музычнае падарожжа па Еўропе	119
Неапалітанская тарантэла. <i>Музыка Д. Расіні</i>	120
Кампанела. <i>Музыка Н. Паганіні</i>	121
Санта Лючыя. <i>Італьянская народная песня</i>	122
Хор «Послушай, как звуки хрустально чисты» (з оперы «Чароўная флейта»).	
<i>Музыка В. А. Моцарта</i>	125
Ронда ў турэцкім стылі. <i>Музыка В. А. Моцарта</i>	125
Сімфонія № 40 (фрагмент). <i>Музыка В. А. Моцарта</i>	126
Дзівосныя інтанацыі ўсходняй музыкі	126
Вясновыя навальніцы. <i>Традыцыйная кітайская</i>	
<i>музыка</i>	127

Гарадскі пейзаж (з сюіты «Кітайскія акварэлі»).	
<i>Музыка С. Бельцюкова</i>	129
Сакура. Японская народная песня	129
Птицы над взморьем. Словы К. Тарыякі (пераклад А. Філіц), музыка Х. Ратара	131
Узоры афрыканскіх рytmaў	133
Святочныя цырыманіяльныя танцы ў кенейскай вёсцы (урывак)	134
Ветер лагуны. Афрыанская дзіцячая песня. <i>Пераклад У. Сібірскага</i>	135
Сіяхамба. Традыцыйная афрыанская песня	136
Быют тамтамы. Словы А. Барто, музыка Г. Струве	137
Музыка Амерыкі	140
Глыбокая рака. Спірычуэлс	141
Блюз. Традыцыйная американская музыка	141
Калыханка (з оперы «Поргі і Бэс»). <i>Музыка Д. Гершвіна</i>	142
Рапсодыя ў блюзовых тонах (урывак). <i>Музыка Д. Гершвіна</i>	143
Джаз. Словы В. Суслава, музыка Я. Дубравіна	144

Музыка народаў, якія насяляюць Рэспубліку Беларусь	146
Музыка ў народных абрадах і святах (Купалле)	150
Купалінка. Слова М. Чарота, музыка У. Цяраўскага	151
Ой, рана на Йвана. Беларуская народная песня	152
Сёння Купала, а заўтра Ян. Беларуская народная песня	153
Абагульненне па тэмах другога паўгоддзя	154
Спіс выкарыстаных крыніц	156

Вучэбнае выданне
ГУЛЯЕВА Алена Рыгораўна
ПРАСТАКОВА Святлана Аркадзеўна
КАБАЧЭЎСКАЯ Святлана Міхайлаўна

МУЗЫКА

Вучэбны дапаможнік для 4 класа ўстаноў агульной сярэдняй адукцыі
з беларускай мовай навучання

Для работы ў класе

Выкарыстаны фотаматэрываляы
БелТА, В. Данілава, В. Кузняцова, А. Лабады, М. Несцерава

Рэдактар А. І. Левіціна.

Мастакі В. В. Архіленка, А. Ю. Прынёвіч (партрэт М. М. Чуркіна,
прапанаваны РУП «Выдавецтва “Адукацыя і выхаванне”»).

Нотаграфік В. А. Дземідовіч. Дызайн вокладкі Ю. У. Пакінай.

Дызайн і вёрстка А. А. Ракавай. Карэктар Т. В. Басалыга

Падпісана ў друк 28.02.2018. Фармат $70 \times 90 \frac{1}{16}$. Папера афсетная. Друк афсетны.
Ум. друк. арк. 12,29. Ул.-выд. арк. 6,5. Тыраж 8635 экз. Заказ 1509.

Рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства «Выдавецтва “Пачатковая школа”».

Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі выдаўца, вытворцы,
распаўсюджвалальніка друкаваных выданняў № 1/50 ад 08.10.2013.

Вул. Фабрыцыуса, 5, каб. 201, 220007, г. Мінск. Тэл./факс 233-99-34.
www.p-shkola.by; e-mail: psh@p-shkola.by

Адкрытае акцыянернае таварыства «Паліграфкамбінат ім. Я. Коласа».

Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі выдаўца, вытворцы, распаўсюджвалальніка
друкаваных выданняў № 2/3 ад 04.10.2013. Вул. Каржанеўская, 20, 220024, г. Мінск.

Правообладатель Пачатковая школа

(Назва і нумар установы адукацыі)

Навучальны год	Імя і прозвішча вучня	Стан вучэбнага дапаможніка пры атрыманні	Адзнака вучню за карыстаннне вучэбным дапаможнікам
20 /			
20 /			
20 /			
20 /			
20 /			
20 /			
20 /			



Правообладатель Пачатковая школа